

КАЛІ НА ДВАРЭ ГУЛЯЦЬ ДОБРА

ДЗЕЦІ ў нашых вачах — уवासобленне нявіннасці. Але ж чаму тады не пустаюць дзяцінныя калоніі? Калі паглядзець на агульную структуру злычыннасці, то «сіламі» непаўналетніх там «здабыта» 5,3 адсотка. Летась 27 тыс. падлеткаў пераступілі закон, паводле статystыкі Міністэрства ўнутраных спраў. Не ўсё па галаве і гладыш, вольс праваахоўнікі і фантануюць забарончымі пранапавомі. Абязьвязковыя тэсты на наркатыкі расплачаць, продаж алкаголю да 21 спыніць, на двор у цэбны час без суправаджэння бацькоў не пускаць. Апошнее ўжо уवासоблена ў сажараспрацаваным прававым дакуменце, які паступіў на разгляд парламентарыяў. І гэта, бадай, самая дыскусійная норма ў праекце закона аб прафілактыцы сацыяльна небяспечнага становішча непаўналетніх і правапарушэнняў, якія імi здзяйсняюцца.

Забарона з'явілася ў тэксце дакумента з падчы Генапрактураты і МУС, але многія іншыя спецыялісты, у тым ліку і народныя выбравнікі, ставяць пад сумненне яе неабходнасць. Меркаваннямі спецыялістаў у галіне адукацыі, аховы здароўя, праваадукацыі, дзяціннай злычыннасці абмяняліся падчас адмысловага пасяджэння ў парламенце.

Забарона познік прагулак, здавалася б, на карысць. Дзяцей такім чынам абароняць: каб не сталі ахвярамі злычынства і не ўчынілі, крый Божа, самі. Але ж ці толькі карысць нясе такі захад?

Па-першае, гэта, як ні круці, абмежаванне праваў. Будзем рэалістычнымі: пасля звернуўшы на паўдурасе школьнай рэформы ў нас настоў другаручэйшай, якія не святкавалі яшчэ п'яналецца. Дык што ж ім і на студэнцкі капуснік цяпер не схадыць?

Па сутнасці, гэта каманджыч час для дзяцей. Нельга так дзяцей абмяжываць, — пераканана сьуддзя **Вярхоўнага суда Віктар РАКІЦКІ**. — Атрымліваецца не прафілактыка, а захад адміністрацыйнага ўздзеяння на дзяцей, якія яшчэ нічога не здзейснілі.

Скенісу у яго і нахонт таго, які гэтая норма узгадняецца з Канстытуцыяй. Там у нас як-ніяк права свабодна перасоўвацца замацавана.

Аляксей ПАДВОЙСКІ, пракурор аддзела па наглядзе за выкананнем заканадаўства аб непаўналетніх і моладзі Генеральнай пракуратуры, наспраць, раіць разглядаць норму «у кантэксте абароны праваў дзяцін ад пасягання на яго жыццё, здароўе». У адказ на рэзонаны заўвагі калег адносна таго, што «абарона дзяцінці праз абмежаванне — нонсенс», ён спасылся на тое, што «прашываюць ремьен у аўто. Таксама, маюлаў, прыблытоў у нечыю, але абараняе.

Па-другое, куды дастаўляць дзіця з таго двара? Наўрад ці міліцыянер зоймецца развозам падлет-

Парламенцкі дзённік

Беларускія заканадаўцы сумняваюцца, ці варта забараняць малым познік прагулкі

гадовыя забойцы. Атрымліваецца, іх справы застаюцца беспакаранымі?

— З пункту гледжання прафілактыкі, гэта дэструктыўны момант, калі наваколныя ведаюць, што ён здзейсніў цяжкае злычынства і працягвае жыць у той жа кватэры, — мяркую **Аляксей АНАНЕНКА, галоўны інспектар Упраўлення сацыяльнай і выхаваўчай работы Міністэрства адукацыі**. — Ёсць бацькі, якія страцілі сваё дзіця і вымушаныя жоьны дзень глядзець на тое, як той, хто віванаўты ў іх страце, радуецца, бегае, гарознічае. Акрамя таго, ёсць працэдэнты з дзецьмі, якіх не змяшчалі ў спец-установы пасля першага забойства, і яны здзяйснялі другое. Аб якой тады прафілактыцы вясці размову, калі дзеці здзейснілі цяжкае злычынства і працягваюць жыць, як жлыі?!

Дык ці варта пакаіцца гэты 11-гадовы чэнь? Больш за тое, не заўжды скіроўваюць у спецыяльныя выхаваўчыя установы і 11-гадовы. Праваахоўнікі пранапуюць зрабіць гэты захад абязьвязковым у законе. Прадстаўніў судовай сістэмы за кансерватызм у гэтым палажэнні. Закраналі падчас абмеркавання таксама магчымасць асобнага ўтрымання падлеткаў, якіх здзейснілі адміністрацыйнае або крымінальнае злычынства.

Адзіства ў спецыялістаў розных профіляў пакуль няма, але на тое і спрэчка, каб абраць самы годны варыянт.

— Законапраект няпроста, мы ўжо доўга над ім працуем. Ён вельмі патрэбны для нашага выбаршчыка, дзяцей, праваахоўнікаў, міністэрстваў. На першым месцы ў ім — прафілактыка. Нам яшчэ трэба ўдакладніць пералік непаўналетніх, да якіх будзе рабіцца захад індывідуальнай прафілактыкі, тых, хто будзе скіраваны ў спецыяльныя выхаваўчыя і лячэбна-выхаваўчыя установы. Вырашыць, ці варта ўлічваць непаўналетніх, схільных да здзяйснення злычынстваў, — разумею **старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы Ігнаці МІСУРАГІН**.

Папярэдзіць заўжды лепш, чым пераадолюваць наступствы. Трэба толькі абраць эфектыўны і разумны захад. Каб не перастаратца ў не наддагледзець. Над тым і будучы працаваць заканадаўцы сумесна з усімі дачыннымі да спраў непаўналетніх.

Ала МАЧАЛАВА.

«У сярэднэтэрміновай перспектыве сітуацыя будзе выпраўлена...»

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

— Цэны — гэта канчатковы вынік працы эканомікі, гэта не прычына. Гэта стрэлка гадзінніка, якая паказвае становішча стан часу. Яе можна паспрабаваць рукой перасунуць, але ад гэтага час не зменіцца, — кажа намеснік міністра эканомікі. — Татальнае цэнавае рэгуляванне — гэта вяртанне на гадзі назад, гэта ліквідацыя стымулаў які для вяртання, такі і для экспарту, што ў гэтай сітуацыі зусім недапушчальна — мы павінны ад экспарту максімальна выйграць. Тама наша стратэгія ў цэнавым рэгуляванні такая: рэгуляванне цен толькі там, дзе гэта неабходна. Цана — гэта інструмент стварэння конкурэнтнага рынку, а не інструмент умяшання ў гаспадарчую дзейнасць прадпрыемства.

Антон Эдмундавіч таксама падкрэсліў, што ў краіне, які раней, будзе аказвацца дзяржаўная падтрымка населенцтву — асабліва вельмі людзям, якія найменш забяспечаны:

— Вядома, калі казасць спрощана, выплаліць людзям усю курсавую розніцу, якая мела месца ў выніку дэвальвацыі, дзяржава не ў стане, бо гэта абсцэнціць гэтую рублёвую масу і зробіць пакупніцкую здольнасць грошай вельмі нізкай. Тама гаворка ідзе пра тое, каб наша населенцтва правіла разумення і падтрымала нас у такіх момантах, які меры патрабуюць яднання і агульных намаганьняў. Бо патрабуецца час, каб здзейсніць зладжаных дзеянняў і выйсці зноў на траекторыю росту зарплаты. Абсалютна разуמעла, што вырочка ад экспарту, вырочка ад саміх прадпрыемстваў, ад росту цен, падатковай выплаты, адваедна, фарміраванне даходнай часткі бюджэту і яго сацыяльных магчымасцяў — гэта ў выніку нам дазволіць вярнуцца да таго узроўню зарплат, які мы для сябе планавалі.

Намеснік міністра эканомікі падкрэсліў: разуменне таго, што эсійнае крэдытаванне трэба не проста максімальна скараціць, а фактычна спыніць, у чыноўнікаў ёсць. Але пры гэтым заўважыў, што «нельга такую адд-ную перагарадзіць пад-ным рухам рукі».

— Калі мы кажам пра жорсткую грашова-кредытную палітыку, мы кажам у тым ліку пра тую абязьвязальнасць, якая прыняла Беларусь, калі атрымліваецца ад Антыкрызіснага фонду ЕўраАЭС крэдытныя грошы на падтрыманне нашай эканомікі. Бо адной з умоў было абмежаванне эсійнага крэдытавання нашай эканомікі ў 2011 годзе ў памеры 4% ад ВУП. І мы такі ліміт практычна выбралі — гэтая лічба вагаецца ў межах 11 трыльёнаў.

Таксама жорсткая грашова-кредытная і бюджэтна-падатковая палітыка, які перакананы Аляксандр Ярашэнка, дапаможа ўтрымаць курс беларускага рубля ў разуמעлым дыяпазоне. Пры гэтым Аляксандр Рыгоравіч падкрэсліў, што неманвіта ў разуמעлым дыяпазоне, а не ў рэгулюемым: — Што я маю на ўвазе, калі так кажу? Мы кажам сёння пра тое, што так ці інакш Нацбанк не плануе ўсталяванне жорсткага калідора — гаворка ідзе пра плаваючы курс.

«...Цэны — гэта канчатковы вынік працы эканомікі, гэта не прычына. Гэта стрэлка гадзінніка, якая паказвае пэўны стан часу. Яе можна паспрабаваць рукой перасунуць, але ад гэтага час не зменіцца...»

ИЗВЕЩЕНИЕ
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМИРУЕТ:

в извещении, опубликованном в газете «Звезда» № 179 от 20 сентября 2011 года, о проведении 21 октября 2011 года открытого аукциона по продаже объекта республиканской собственности (бесценотролшифовальный станок ЗЕ184А, инв. № 010900) начальная цена продажи объекта (лота) указана без НДС.

краінах могуць быць розныя цэны. — Тама ж мэтавая задача «выраўняць цэны» ставіцца не можа. Тым больш, што мы не можам пайсці на тое, каб аўтаматычна папулісцкім чынам тут жа выплаліць сярэднюю зарплату, роўную расійскай у валютным эквіваленце па новым курсе.

На рэгуляванне курсу рэсурсаў не хопіць, таму ён будзе плаваючы

Аляксандр Ярашэнка звярнуў увагу журналістаў, што сёння і Нацыянальны банк, і Міністэрства фінансаў, і Міністэрства эканомікі накіраваны на тое, каб праводзіць жорсткую грашова-кредытную і бюджэтна-падатковую палітыку. І першае, што тут трэба зрабіць, — гэта сур'ёзна скараціць фінансаванне дзяржаўных праграм.

— Тама гэтая складаная, бо менавіта праз дзяржпраграмы ажыццяўлялася масіраванае эсійнае крэдытаванне эканомікі. І ў пэўны перыяд мы (уряд і органы дзяржкіравання) сьведома пайшлі на гэты крок. Калі ў канцы 2008-га — у 2009-м мы сутыкнуліся з крызісам, які выразаўся ў тым, што ў нас былі вельмі сур'ёзныя знешнія абмежавальныя фактары (маю на ўвазе, што Расійская Федэрацыя, па вялікім рахунку закрыла для нас свой рынак). Мы былі вымушаны перарыентаваць нашу эканоміку на ўнутрыны рынак. І ўнутрыны попыт быў вельмі сур'ёзна прастымуляваны. Тым самым і праз крэдытаванне дзяржпраграм, і праз эсійную падтрымку гэтых праграм была зроблена сур'ёзная напампоўка грашыва нашай эканомікі, што вылілася ў тыя праблемы, якія ў нас узніклі ў пачатку года.

Намеснік міністра эканомікі падкрэсліў: разуменне таго, што эсійнае крэдытаванне трэба не проста максімальна скараціць, а фактычна спыніць, у чыноўнікаў ёсць. Але пры гэтым заўважыў, што «нельга такую адд-ную перагарадзіць пад-ным рухам рукі».

— Калі мы кажам пра жорсткую грашова-кредытную палітыку, мы кажам у тым ліку пра тую абязьвязальнасць, якая прыняла Беларусь, калі атрымліваецца ад Антыкрызіснага фонду ЕўраАЭС крэдытныя грошы на падтрыманне нашай эканомікі. Бо адной з умоў было абмежаванне эсійнага крэдытавання нашай эканомікі ў 2011 годзе ў памеры 4% ад ВУП. І мы такі ліміт практычна выбралі — гэтая лічба вагаецца ў межах 11 трыльёнаў.

Таксама жорсткая грашова-кредытная і бюджэтна-падатковая палітыка, які перакананы Аляксандр Ярашэнка, дапаможа ўтрымаць курс беларускага рубля ў разуמעлым дыяпазоне. Пры гэтым Аляксандр Рыгоравіч падкрэсліў, што неманвіта ў разуמעлым дыяпазоне, а не ў рэгулюемым: — Што я маю на ўвазе, калі так кажу? Мы кажам сёння пра тое, што так ці інакш Нацбанк не плануе ўсталяванне жорсткага калідора — гаворка ідзе пра плаваючы курс.

«...Дзяржава не можа ўсім кіраваць, ды гэта і не патрэбна. Тое, што для нас з'яўляецца эканамічнай абазай, павінна пераходзіць у прыватныя рукі...»

«...Дзяржава не можа ўсім кіраваць, ды гэта і не патрэбна. Тое, што для нас з'яўляецца эканамічнай абазай, павінна пераходзіць у прыватныя рукі...»

Агульная стратэгія наступная: патрэбна мадэль запуску ўнутраных крыніц ліквіднасці, унутраных рэсурсаў, з дапамогай якіх можна, па-першае, эфектыўна разлівацца з даўгамі, па-другое, не ажыццяўляць запасычаны там, дзе можна без іх абыйсціся.

Ён таксама дадаў, што, у прынцыпе, патрабаванні міжнародных крэдытараў якраз і арыентаваны на тое, каб у пэўнай ступені гарантаваць, што пазычальнік ажыццяўляе такую палітыку: «што ён не сядзіць на кучы золата, не запускаячы яго у справу, а што ён праводзіць пэўную мабілізацыю ўнутраных рэсурсаў, унутранай ліквіднасці».

Нерэнтабельныя прадпрыемствы прададуць бізнэсу, і пажадана — беларускаму бізнэсу

Напрыканцы сустрэчы з прэсай Аляксандр Ярашэнка назваў вельмі цікавую лічбу: у Беларусі 49% прадпрыемстваў працуюць або нерэнтабельна, або з нізкім узроўнем рэнтабельнасці (ад 0 да 5%), што з'яўляецца не вельмі добрым паказчыкам для эканомікі краіны.

— Такім чынам, мы ба-чыш, што значная частка прадпрыемстваў працуе незэфектна. І сцёканне ўнутранага попыту якраз абавастрае праблему: у экспартэраў, якія маюць выхад на знешнія рынкі, больш пераваг і магчымасцяў выхадзі з сітуацыі, якая скла-лася, а вольс астатнім сапраўды будзе цяжка жыць.

Па словах Аляксандра Ярашэнка, эканоміка Беларусі вельмі праграе іншымі краінам у плане наяўнасці высокатэхналагічных вытворчасцяў: калі ў Еўрасаюзе такія прадпрыемствы маюць удзельную вагу да 15%, то ў нас — толькі 5%. Тама зарад Беларусі трэба паступова адмаўляцца ад нізкатэхналагічных вытворчасцяў.

— Мы павінны ад прадпрыемстваў, якіх незэфектна працуюць, адмаўляцца, праводзіць іх праз санацыю ці банкруцтва. Мы павінны звярнуць увагу на ўстойліва непрацаздольныя прадпрыемствы. Іх таксама няма ў нашай краіне, і ёсць даручэнне ўрада разглядаць іх праз элемент прыватызацыі для фарміравання нацыянальнага ўласніка, нацыянальнага інвестара — прадаваць гэтыя прадпрыемствы ў рукі прыватнага бізнэсу. І перш за ўсё — нацыянальнага бізнэсу.

Аляксандр Ярашэнка патлумачыў, што па самых сціплых падлі-

«...Дзяржава не можа ўсім кіраваць, ды гэта і не патрэбна. Тое, што для нас з'яўляецца эканамічнай абазай, павінна пераходзіць у прыватныя рукі...»

ках прыватызацыя на малым узроўні (гаворка не ідзе пра гіганты або градаўтваральныя прадпрыемствы) можа даць прырост калі 5% ВУП у сярэднэтэрміновай пер-

спектыве. — Дзяржава не можа ўсім кіраваць, ды гэта і не патрэбна. Тое, што для нас з'яўляецца эканамічнай абазай, павінна пераходзіць у прыватныя рукі, — кажаў ён і дадаў, што дзяржава зараз будзе падтрымліваць менавіта высокатэхналагічныя прадпрыемствы, якія дадуць пэўную аадчу з пункту гледжання росту дабаўленай вартасці ад аднаго работніка.

Павел БЕРАСНЕЎ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 09 НОЯБРЯ 2011 ГОДА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Продавец и его юридический адрес	Лот №	Наименование объекта (лота)	Местонахождение объекта (лота)	Начальная цена продажи объекта (лота) без НДС, рублей	Задаток, рублей
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод» 247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37 тел.: (02334) 2 29 93, 5 45 20, факс: (02334) 2 42 61, 3 16 35	1	Конвейер УМАТП 17 000 001 (инв. № 026260)	г. Жлобин, ул. Промышленная, 37	79 533 002	7 000 000
		Конвейер УМАТП 17 000 001 (инв. № 026261)			
		Конвейер УМАТП 17 000 009 (инв. № 026262)			
		Конвейер УМАТП 17 000 009 (инв. № 026263)			
		Дробилка конусно-инерционный КИД (инв. № 038179)			

Аукцион состоится **09 ноября 2011 г. в 11.00** по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45, 2 подъезд.

Организатор торгов — Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» (далее — КУП «Жлобинский ЦУРКС»).

Торги проводятся в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения торгов по продаже некоторых объектов республиканской собственности, утвержденной Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 марта 2009 года № 36.

Возможность ознакомиться с объектом предлагается продавцом в срок **по 03 ноября 2011 г.**

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать в КУП «Жлобинский ЦУРКС» в срок **до 17.00 03 ноября 2011 г.** заявление на участие в торгах по продаже объекта республиканской собственности со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении); индивидуальное предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором торгов; юридическим лицом — доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копии учредитель-

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45, 2 подъезд, КУП «Жлобинский ЦУРКС» с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Победитель торгов обязан:

- в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор купли-продажи объекта;
- в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов перечислить организатору торгов сумму фактических затрат на организацию и проведение аукциона. Фактические затраты должны быть отражены в смете расходов, которая утверждается организатором торгов до момента проведения торгов.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток перечисляется на р/с КУП «Жлобинский ЦУРКС» № 3012006530013 в филиале 312 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Жлобин, код МФО 151501673, УНП 490317354.

Организатор открытых торгов вправе отказать от аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Телефоны организатора аукциона для справок: (02334) 3 14 08, 2 18 18.

Парламенцкі дзённік ТАКСАМА ПІКЕТАВАННЕ

З кастрычніка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі праект Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь». Учора **Анатоль ГЛАЗ, намеснік старшын Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі, які быў адказным за падрыхтоўку законапраекта да разгляду ў Палаце прадстаўнікоў, пракаментаваў асноўныя палажэнні дакумента.**

«Закон накіраваны ў першую чаргу на ўзмацненне захадаў па забеспячэнні грамадскай бяспекі пры правядзенні масавых мерапрыемстваў», — заявіў дэпутат. Цяпер да атрымання дазволу на правядзенне масавых мерапрыемстваў арганізатар не можа аб'яўляць аб даче, месцы і часе правядзення ў СМІ, інтэрнэце ці іншых інфармацыйных сетках. «Да пікетавання ж адносіцца несанкцыянаваны збор грамадзян з дапамогай, у тым ліку, сацыяльных сетак і інтэрнэта», — растлумачыў парламентарый. Тамау атрымліваецца, што нават флэшмоў — гэта пікетаванне. Аднак ён дадаў, што да абсурду даводзіцца ўсё не будзе: «У законе будзе аб'яўлена і «іншыя масавыя мерапрыемствы»: спартыўныя, культурныя і гэтак далей».

Акрамя таго, для забеспячэння большай бяспекі месцы правядзення масавых мерапрыемстваў будзе абсталявацца прыставаанымі відазанаранна, арганізатар мерапрыемстваў, у сваю чаргу, будзе далена права агароджыва месца правядзення, каб туды не патрапілі выпадковыя людзі. «Калі арганізатары не агароджыва месца збору, міліцыя, паводле новага закона, павінна як мінімум два разы сказаць: «Разьдзіцеся, калі ласка! Ваша акцыя незаконная». Пасля гэтага выпадковыя разьдзюцца», — кажаў Анатоль Гляз. Таксама арганізатары на платнай аснове могуць запраسیць міліцыю для аховы грамадскага парадку.

Між іншым, міліцыя ў цывільным павінна будзе прадстаўляцца. «Увогуле, тых, хто будзе дзейнічаць на падставе гэтага закона, будучы спецыяльна вучыць, каб пазбегнуць некампетэнтнасці», — павадамі дэпутат.

Таксама парламентарый засяродзіў увагу на тым, што замежныя законы аб масавых мерапрыемствах з'яўляюцца больш жорсткімі. А што тычыцца нашага закона, то ён яшчэ можа ўдакансальнацца ў будучыні.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Ізноў валюты пайшлі ўніз

Пасля чарговай дадатковай сесіі на Беларускай валютна-фондавай біржы долар патаннеў на 40 рублёў, еўра застаўся на тым жа ўзроўні, а расійскі рубель «згубіў» 2 рублі.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

РЫНАКВАЯ КУРСЫ НА 5 КАСТРЫЧНІКА:

Долар ЗША — 7610 беларускіх рублёў; Еўра — 10420 беларускіх рублёў; Расійскі рубель — 239 беларускіх рублёў.

КУРСЫ НЕКАТОРЫХ БАНКАЎ НА 5 КАСТРЫЧНІКА.

«Беларусбанк»: долар ЗША — 7650 і 7800; еўра — 10120 і 10470; расійскі рубель — 232 і 240. «Пюрбанк»: долар ЗША — 7450 і 7900; еўра — 9900 і 10600; расійскі рубель — 215 і 248. «Партытбанк»: долар ЗША — 7600 і 7800; еўра — 10050 і 10400; расійскі рубель — 230 і 245.

Калектыву ЗАТ «Інтэрбізнэсцэнтр» выказвае спачуванне Вяслава Пятровічу Багдановічу у сувязі са смерцю маці **Веры Аляксандраўны**.

Минский районный исполнительный комитет 20 октября 2011 г. повторно проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Расходы по подготовке документации (рублей)	Начальная цена земельного участка (рублей)	Задаток (рублей)
1	Горанский с/с, д. Жуки	623681305101000046	0,1525 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 518 880	13 000 000	1 300 000
2	Горанский с/с, д. Жуки	623681305101000047	0,1453 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 462 940	13 000 000	1 300 000
3	Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 59	623683403601000181	0,1469 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 584 000	22 000 000	2 200 000
4	Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 60	623683403601000182	0,1473 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 584 000	22 000 000	2 200 000
5	Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 61	623683403601000183	0,1466 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 584 000	22 000 000	2 200 000
6	Лошанский с/с, д. Куты	623684004101000035	0,1609 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	894 471	23 000 000	2 300 000

ЗВАРОТ У РЕДАКЦЫЮ

Чый фундамент?

Калі вясна — гэта пачатак цыкла палявых работ, то восень — яго завяршэнне. Вяскоўцы наводзяць парадак на падворках, рыхтуюць іх да зімы — словам, «рэвізуюць» свае ўладанні. Жыхарка вёскі Пурплева Сенненскага раёна Раіса Батвінава такой «рэвізіяй» уласнага ўчастка засталася незадаволеная, пра што і паведаміла ў рэдакцыю.

«Справа ў тым, што чатыры гады таму мясцовае сельгаспрадпрыемства купіла ў мяне хату на дрывы. Хату разбурылі. Але да сённяшняга дня не прыбралі рэшткі, і ўвесь гэты «хлам», стары фундамент, ляжыць на маіх палях. Ён ужо ператварыўся ў бугор, які штогод зарастае былім... Раней мой гаспадар яго падкошваў, а цяпер не можа, сілы не тый... Ды і араць зямлю вакол «бура» вельмі нязручна: камбайну цяжка развярнуцца (мы там сеем збожжа)... Усе гэтыя гады я неаднаразова звярталася і да кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства, і ў сельскі Савет, і ў райвыканкам... Абяцалі разабрацца, дапамагчы, бо там патрэбна спецыяльная тэхніка. Але да гэтага часу так нішто нічога і не прыбраў».

— Я гэты парашаны будынак увогле не бачыў і не ведаў пра яго існаванне, пакуль Батвінава не звярнулася пару тыдняў таму ў сельвыканкам з прэтэнзіямі, — патлумачыў старшыня Нямойтаўскага сельскага Савета дэпутатаў ААТ «Пурплева», якое сапраўды ў свой час набыло гэты будынак на дрывы, і спытаў: ці могучы яны зруйнаваць фундамент і прывесці ў парадак гэты кавалачак зямлі? Ён адказаў, што пытанне вырашальнае, але трэба пачакаць, пакуль закончыцца сеў азімых, якім занята цяпер гаспадарка. Але Батвінава такі варыянт не задавоўлі. Сказала, што будзе скардзіцца далей.

— А чаму не прыбралі рэшткі будынка раней? — Па-першае, па гэтай праблеме да мяне яна раней не звярталася. Па-другое, сродкі, якія выдзяляюцца нам на знос старых будынкаў, дастаткова абмежаваныя. Вёска хутка старэе, дамы псуецца. Людзі разбіраюць іх на дрывы, а фундаменты застаюцца. На знос кожнага фундаменту патрабуецца як мінімум 500 тысяч рублёў... У Віцебскай вобласці, дарэчы, сродкі на знос тухлых дамоў выдзяляюцца пастаянна: спачатку — на раён, адтуль — на сельсаветы. Раней мы асвойвалі і на 14, і на 16 мільёнаў рублёў. Але цяпер нам даюць на гэта менш: за першае паўгоддзе мы асвоілі 2 мільёны і яшчэ 2 мільёны атрымаем у чацвёртым квартале.

— За гэтыя грошы і будзеце вырашаць пытанне жыхаркі вёскі Пурплева?

— Магчыма. Але спачатку ўсё ж паспрабуем дамоўчыцца з сельгаспрадпрыемствам — ААТ «Пурплева». Калі яны ў свой час пачыналі разбіраць будынак, значыць, па логіцы, павінны гэтую справу і завяршыць — закапаць фундамент за свае сродкі... Так ці інакш, у чацвёртым квартале пытанне будзе вырашана.

Наталля КАРПЕНКА.



Фота Анастасіі КЛЕШУЧКА.

Не трэба быць эканамістам, каб разумець, што развіццё малага і сярэдняга бізнесу забяспечвае фарміраванне канкурэнтнага асяроддзя, папярэджае манопалізацыю, спрыяе зніжэнню ўзроўню беспрацоўя, дае істотную долю валавога прадукту. Прадпрымальніцтва фарміруе і ўмацоўвае сярэдні клас, спрыяе павелічэнню колькасці ўспнікаў (а чым больш у краіне забяспечаных людзей — тым багацей краіна). Развіццё малага і сярэдняга прадпрымальніцтва вядзе да паліпашэння эканомікі дзяржавы за кошт узаемадзеяння розных яе сектараў, павышэння іх мабільнасці, эфектыўнасці і інавацыйнага патэнцыялу.

2011 год аб'яўлены ў нашай краіне годам прадпрымальнасці. Адным з прывірытэтаў дзяржаўнай эканамічнай палітыкі з'яўляецца менавіта садзейнічанне развіццю і ўмацаванню прадпрымальніцкага сектара, тамацкам натуральна, што гэтае пытанне стала цэнтральнай тэмай разгляду на чарговай сесіі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў. Яшчэ ў 2000 годзе доля малага і сярэдняга бізнесу ў валавым унутраным прадукце краіны складала ўсёго 6,5 працента, а па выніках мінулага года яна вырасла да 18 працентаў. Тэндэнцыя развіцця азначанага сектара эканомікі дазваляе разлічваць на павелічэнне яго долі да канца бягучай пяцігодкі да 30 працентаў. Пры гэтым старшыня аблвыканкама для Мінскай вобласці пастаўлена больш сур'ёзная задача — да канца пяцігодкі вывесці гэты паказчык на ўзровень 50 працентаў.

— Сёння перад намі стаіць задача — зрабіць нас рэгіён эталонам прадпрымальнасці, і ўсе перадумовы для гэтага ёсць, — падкрэсліў старшыня камітэта эканомікі Мін-аблвыканкама Аляксандр ТУРЧЫН. — На

тэрыторыі вобласці зарэгістравана больш за 58 тысяч суб'ектаў прадпрымальнасці. Па іх колькасці лідзіруюць Мінскі, Барысавскі, Маладзечанскі, Салігорскі, Слуцкі раёны. За 8 месяцаў гэтага года ў даходную частку бюджэту ад суб'ектаў малага і сярэдняга прадпрымальнасці паступіла крыху больш за 1 трыльён рублёў — а гэта больш за траціну ад агульнага аб'ёму паступленняў. Безумоўна, гэта сур'ёзны крок. І мы з год у год прырастаем па гэтым паказчыку... У той жа час ёсць і рэзервы. У такіх раёнах, як Валожыцкі і Крупскі, удзельная вага паступленняў ад суб'ектаў малага і сярэдняга бізнесу нязначная і вагаецца ад 8 да 18 працентаў. Тут яшчэ ёсць рэзервы для працы.

Па словах старшыні камітэта эканомікі, сёння суб'екты неадзінкавай формы ўласнасці ў асноўным сканцэнтраваны ў сферах, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі, спецыяльных ведаў, значных аб'ёмаў фінансавых укладанняў. Гэта перш за ўсё звязана з тым, што прадпрымальнікі часта абмежаваны ва ўласных абаротных сродках. Задача мясцовых улад — падтрымаць у першую чаргу тых прадпрымальнікаў, якія рэалізуюць інвестыцыйныя праекты па прывірытэтных кірунках (вытворчасць тавараў, работ і паслуг, экстартаарыентаваная і імпартазамальна-прадукцый).

У вобласці ўжо другі год рэалізуецца праграма дзяржаўнай падтрымкі малага і сярэдняга прадпрымальнасці, у рамках якой — на конкурснай аснове — было выдаткавана 5,5 млрд рублёў. Гэта дазволіла прадпрымальнікам павялічыць мадэрнізацыю вытворчасці, павялічыць аб'ёмы, стварыць новыя працоўныя месцы. Для павышэння эфектыўнасці працы прадпрымальнікаў у вобласці створана адзіная інфармацыйная база аб дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца і прызначана для продажу ці здачы ў арэнду. Праўда, нягледзячы на тое, што доступ да яе свабодны і бясплатны для ўсіх суб'ектаў гаспадарання, сёлета ў абарачэнне была ўцягнута толькі палова ад агульнай зарэгістраванай маёмасці.

Аляксандр Турчын са станоўчага боку адзначыў прыватызацыю двух камунальных

прадпрыемстваў: уздзенскай і старадарожскай швейных фабрык. Гэтыя прадпрыемствы знаходзіліся на мяжы банкруцтва, працавалі са стратамі. І толькі паспяховы іх продаж ТАА «Марк Фармэль» дазволіў даць гэтым прадпрыемствам другое жыццё. Там сёння створана новая высокатэхналагічная вытворчасць па пашыве бялізнавага трыкатажу.

— Падкрэсліў, што гэта — малыя гарады, дзе аб'екты існуюць праблемы з працоўнымі месцамі, асабліва — жаночымі. Для рэгіёнаў адкрыццё швейных прадпрыемстваў — вялікі плюс. У цэлым на тэрыторыі вобласці за мінулы год і 8 месяцаў гэтага года суб'ектамі прадпрымальнасці рэалізаваны 32 інвестыцыйныя праекты, створана каля 680 працоўных месцаў.

З часам практычна ў кожным рэгіёне Міншчыны з'явіцца цэнтры падтрымкі прадпрымальнасці. Сёння ўжо створаны 2 інкубатары малага прадпрымальнасці — у Мінскім і Дзяржынскім раёнах, а таксама 5 цэнтраў падтрымкі малага і сярэдняга прадпрымальнасці — у Барысавскім, Мядзельскім, Пухавіцкім, Слуцкім і Крупскім раёнах.

Каб больш актыўна ўцягнуць у галіну бізнесу моладзь, Аляксандр Турчын прапанаваў у вучэбнай праграме для 10-11 класаў праддзедзець некалькі гадзін для выкладання старшакласнікаў асноў эканомікі і прадпрымальнасці.

— Выходзячы са школы ў дарослае жыццё, яны ўжо будуць ведаць, напрыклад, што такое крэдыт, што такое працэнтная стаўка па крэдыце і г.д. Я перакананы, што тады многія нашы заўтрашня будучы будуць лепш разумець, што такое прадпрымальнасць, і больш актыўна пойдучы ў гэтую сферу. Аляксандр Турчын паведаміў, што сёння камітэт эканомікі вобласці заканчвае распрацоўку свайго сайта, які дазволіць весці on-line дыялог з суб'ектамі прадпрымальнасці, аперацыйна, у рэжыме рэальнага часу вырашаць іх праблемы, адказаць на пытанні і максімальна забяспечваць іх неабходнай інфармацыяй.

(Заканчаны на 2-й стар. «МС».)

ПРОСТЫЯ ПРАВИЛЫ

Асновы бяспекі на мясцовым узроўні

У Шумлінскім раёне апрацоўваюць новыя падыходы да прафілактыкі пажараў. Нават распрацавалі сваю рэгіянальную сістэму ўзаемадзеяння розных структур і службаў. Паводле звестак на той дзень, калі наш карэспандэнт наведваў раён, з пачатку года ні адзін чалавек не загінуў на пажарах. Пакуль многія іншыя кіраўнікі спасылаюцца на крызіс і дэвальвацыю рубля — маўляў, няма часу і грошай гурнотуна займацца «не самым важным пытаннем», — у Шумлінскім раёне знаходзіць не толькі час, але і крыніцы фінансавання, каб вырашыць гэтую праблему.

— Так, сёлета ў раёне не зарэгістравана выпадкаў гібель людзей на пажарах. Для параўнання, летась з пачатку года да сярэдзіны верасня ў выніку пажараў загінуў дзевяць чалавек. У дамах малазабяспечаных грамадзян пастаўлена каля 380 апавяшчальнікаў і ўпершыню — 20 гукавых апавяшчальнікаў на дамах шматдзетных сем'яў. Гэтыя ўстройства, якія спрабуюць літаральна ўсё вёска пачуць. Заклікаем купляць апавяшчальнікі кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, дзе працуюць бацькі, якія выхоўваюць траіх і больш дзяцей. І нам ідуць насустрэчу. Усёго ў раёне 155 шматдзетных сем'яў, — расказвае Віталей Чайкін, які выконвае абавязкі начальніка раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. — Пішам лісты дзецям, унукам адзінока пражываючых старых, паведамляем аб праблемных момантах, якія могуць прывесці да пажараў. Не памятаю, каб нехта адмовіўся пасля атрымання такога ліста апліцці пакупку таго ж сігнала-гукавога ўстройства.

Разам са старшынёй райсавета мы сустраліліся літаральна з кожным кіраўніком пярвічнага ўзроўню ўлады. Распрацавалі для пазаштатных пажарных інспектараў спецыяльны «віток», у якім адначасова вынікі работ над верхі кожнага дома з канкрэтнымі праблемнымі «нюансамі». Звесткі потым пераносім у спецыяльна створаную электронную базу. Дарэчы, у дакументах, што выдаюць грамадзянам па выніках даследавання іх жылля, указаны нумары тэлефонаў арганізацый, якія могуць выправіць праблему. Напрыклад, заманіць старую электраправадочку, адрамантаваць печ... Пры гэтым грамадзянін можа выбраць пэўную арганізацыю з некалькіх (спіс якіх надрукаваны), параўнаўшы цэны на паслугі. Для пазаштатных пажарных інспектараў (а іх у нас у раёне больш за 270) зрабілі пасведчаны. Акрамя гэтага, з кожным старшынёй сельскага Савета старанна падбіралі людзей для работы ў складзе назіральных камісій. Зразумела, членамі камісій сталі і старэйшыя вёска, якія лепш за астатніх ведаюць, хто чым жыве.

— Праца па папярэджанні пажараў у раёне, безумоўна, вялася і раней. Але некаторыя падзеі прымусілі па-новаму асэнсаваць да пытання прафілактыкі. Летась у нас была вялікая колькасць пажараў, загінула 14 чалавек. Мы зразумелі, што патрэбна больш прадуманая сістэма ўзаемадзеяння органаў улады, органаў мясцовага самакіравання і аддзела па надзвычайных сітуацыях. Толькі ў ценнай «звязці», з удзелам старэйшых вёска, грамадскіх інспектараў і саміх грамадзян можна эфектыўна ажыццяўляць мерапрыемствы, накіраваныя на стварэнне ўмоў бяспекі, — расказвае Ірына Новікава, старшыня Шумлінскага раённага Савета дэпутатаў. — Пытанне супрацьпажарнай бяспекі неаднаразова разглядалася на пасяджэннях прэзідыума райсавета. Мы аналізавалі ўласны вопыт, вызначалі слабыя месцы ў рабоце, узгадвалі практыку іншых раёнаў і абласцей. Перашпачаткова для нас вельмі «блочным» пытаннем былі аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. Зразумела, што інваліды, шматдзетныя сем'і і іншыя катэгорыі грамадзян забяспечваюцца апавяшчальнікамі з бюджэтных сродкаў. А адзінока пражываючыя пенсінеры? Пастановай прэзідыума давалі да кожнай арганізацыі заданне, колькі каму ўстанавіць апавяшчальнікаў: цяперашнім пенсіянерам, былым работнікам гэтых арганізацый. Калі, напрыклад, з бальніцы пайшлі на пенсію звыш дзевяноста чалавек, дык бальніца і павіна апліцці пакупку

АДКРЫТЫ ФОРУМ

УРОК ДЛЯ ЎСІХ...

Гэтая трагедыя адбылася ў выхадныя на пазамінулы тыдні ў вёсцы Галубіца Петрыкаўскага раёна. Позна вечарам загарэўся дом, дзе жыла шматдзетная сям'я. У агні загінулі маці, бацька і дзве іх маленькія дачкі, старэйшай з якіх было 5 гадоў, малодшай — два месяцы. Ад агню пацярпела і трохмесячная ўнучка гаспадыні, якую выратавалі чужым. Дарослыя ў гэтым доме любілі выпіць, 40-гадовы гаспадар часова не працаваў...

— Аднак, паверце, сітуацыя ў сям'і не была крытычнай, небяспечнай для дзяцей, — уздымае старшыня Галубіцкага сельскага Савета дэпутатаў Уладзімір АЛЯКСАНДРАЎ. — Жанчына да дэкрэтнага адпачынку працавала тэхнічак у мясцовым ДOME культуры. Ну і крыху выпівала... Летась дырэктар Дома культуры сама прывяла яе да мяне за руку: маўляў, так і так, пачала «балавацца»... Пасля гэтага яна прайшла курс лячэння і з пачатку года ўвогуле не ўжывала спіртнога. Ды і пра бацьку сямейства не скажаш, што быў закончаны п'яніца... Ён у нас на сельгаспрадпрыемстве механізатарам працаваў. Як ні ёсць, а п'янага раніца за руль ніхто не пасадзіць. Праўда, у чэрвені ў яго было некалькі прагулаў, і таму з працы давалося развітацца. Але сваёй звазілі яго ў Мінск, закардзіравалі, і ў хуткім часе ён зноў збіраўся вярнуцца на працу... Словам, нічога асаблівага, далёка не самая дрэнная сям'я, бывае значна горш.

Голас у кіраўніцтва сельсавета стомлены. Падуладная яму тэрыторыя ніколі не лічылася лёгкай, у першую чаргу — з-за паводкаў і навадненняў, калі ў аддаленыя вёскі не дабрацца. За 16 гадоў старшынёўскай працы ён бабачыў многае: і пажары здараліся, і людзі гінулі, але каб такое... Уладзімір Уладзіміравіч да гэтага часу знаходзіцца пад моцным уражаннем, перажывае. Так атрымалася, што пажар ён убачыў адным з першых — выйшаў вечарам на двор, заўважыў зарава і, адрозу ўсё зразумевшы, пабег да машыны. На месцы апынуўся яшчэ да прыбыцця пажарных. Якраз у гэты час у хаце ўзарваўся газавы балон.

— Крыху і мяне пашкодзіла... Потым, калі ачуняў, разам з суседзкімі хлопцамі паспрабавалі патрапіць у палаючы дом яшчэ раз, праз акано. Выпадкава зачэпалі коўдур, у якую было загорнута трохмесячная не маўлятка. Дзякуй Богу, дзясцічка, унучка гаспадыні, засталася жывая, які і двое старэйшых дзяцей. А дзве малодшыя загінулі разам з бацькамі.

Такіх сацыяльна небяспечных сем'яў у

Галубіцкім сельсавете 7. Падобная сітуацыя і ў іншых сельсаветах Петрыкаўскага раёна. Паводле слоў Уладзіміра Аляксандрава, іх практычна не выпускілі з поля зроку. Нягледзячы на суцэльную «камерцыялізацыю» грамадства, у вёсцы яшчэ захаваўся такі моцны фактар уздзеяння, як грамадскае асуджэнне. Што, як правіла, мае на ўвазе і грамадскую адказнасць за тых, хто «аступіўся». Сям'ю рэгулярна наведвалі і дырэктар Дома культуры, і кіраўнік сельгаспрадпрыемства, і загадчык ФАП, і іншыя. Прычым, падыходзілі да гэтага вельмі адказна.

— Самае простае — пазваліцца пітушчых людзей з працы, адмахвацца ад іх і такім чынам нібыта «пазбавіцца» ад праблемы. Мы не хацелі ісці па гэтым шляху, таму што сям'я, паўтарыся, была не самая дрэнная, я і імкнуўся яе захаваць, — кажа Уладзімір Аляксандраў. — Цяпер вось прыехаву пракурор з вобласці і адрозу пытаецца: маўляў, чаму не адабралі дзяцей? Пачынаеш тлумачыць, што гэта не пананца, не выйсець. Гэта крайняя мера. У нас былі выпадкі, калі дзяцей з сем'яў забралі, але там сапраўды існавала пагроза для іх здароўя і жыцця. А тут дзеці хадзілі ў школу, былі чыста апрапунты. Ды і ўвогуле... Мы ж адчуваем, у каго іх трэба адбіраць, у каго — не... Гэтай сям'і аглядальна камісія напярэдадні некаторага заўвагі зрабіла, дык яны ўсё павыпраўлялі, толькі супрацьпажарны апавяшчальнік не набылі. Я пайшоў у магазін, купіў ім за свае грошы гэты апавяшчальнік, прынёс. «Навошта?» — пытаюцца. — Мы і самі можам заплаціць!» І адрозу ж вярнулі мне ўсю суму...

— Пытанне — праблема, якая ўзнікла не ўчора і не сёння, кажа Уладзімір Уладзіміравіч. Але, на вялікі жаль, да гэтага часу мы ўсё змагаемся не з прычынамі алкагалізацыі грамадства, а з наступствамі.

— Прычым узамінаюцца патрабаванні не столькі ў дачыненні да саміх алкаголікаў, колькі ў дачыненні да асоб, якія павінны імі займацца ў адпаведнасці са сваімі службовымі ці грамадскімі абавязкамі, — лічыць Аляксандраў. — Што можна на сваім, мясцовым, узроўні зрабіць, каб пазбегнуць такіх трагічных сітуацый? Трэба добраахвотна выконваць усё тое, што ад нас патрабуецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, з тым жа Дэкрэтам № 18: кантактаваць з такімі сем'ямі больш шчыльна, кантраляваць іх і спытаваць з іх больш жорстка. Так, ва ўсякім выпадку, будзем цяпер дзейнічаць мы ў нашым сельсавете. Праўда, магчымаць і ў рэсурсы ў нас не так шмат, а задач і абавязкаў у нас кірункаў — не абхаліць! Але лепш ужо непрацаваць у чымсьці іншым...

Марыя СТРУЖКО, старшыня Семежаўскага сельскага Савета дэпутатаў Капыльскага раёна:

— Гэтая тэма актуальная для кожнага сельсавета, для нас у тым ліку... Літаральна днямі разам з дэпутатамі і членамі сельвыканкама разбіралі паводзіны жыхара сельсавета, які ў 2 гадзіны дня будзіўся па вуліцы ў п'яным выглядзе. Натуральна, быў затрыманы ўчастковым, які і склаў адпаведны пратакол. Папаўся грамадзянін не ў першы раз, раней ён ужо лаяўся ў ЛПП. Мы тут паспрабавалі яму прыгавіраць: маўляў, будзеш злоўжываць спіртным, зноў у прафілактыку адправіць дзевяццацца. Адказвае: «Ну і што? Нічога дрэннага там няма!». Дзеці ў яго даросля, жонка «ўцякла да іншага», у калгасе ён не працуе, хоць да пенсійнага ўзросту яшчэ далёка... Як на такога паўпльваець? Дрэнна, што нельга прымусіць такіх людзей працаваць, няма адпаведнага закона.

А ўвогуле, якія толькі формы ўздзеяння мы не выпрабавалі! Я раней дырэктарам школы працавала, дык і дамоў да такіх бацькоў хадзілі, і лісты ім дзеці пісалі — з просьбай кінуць піць... На жаль, самай змяшчэнняй аказалася адарбанне дзяцей, часовае змяшчэнне іх у прытулак. Аду маці мы адправілі ў жаночы лячэбна-працоўны прафілактыку. Яна мне адлучыла пісьмо напісала: «Выйду з ЛПП — буду чалавекам...» Такія меры мы прымаем, калі больш ужо нічога не застаецца. Упоўнена ў адным: калі ўвесь час працаваць у гэтым кірунку, вынікі будуць. Можна, не такія, які хацелася і, але будуць... Асабіста мне больш за ўсё шкада дзяцей. Для іх п'яства бацькоў — трагедыя.

Генадзь ШАЦЛА, старшыня Азёрскага сельскага Савета дэпутатаў Уздзенскага раёна:

— Змагаемся з п'янствам усім сётам, вельмі ценна супрацоўнічаем з праваслаўнай царквой — баццош-ка адгукваецца на ўсе нашы запрашэнні, дапамагае нават з працаўладкаваннем. Якія меры самыя дзейсныя? Калі б я ведаў такі «роцэпт», п'яства даўно не было б... Наш «роцэпт» — гэта карпатліва штодзённая праца па змяненні ладу жыцця ў цэлым. Дарэчы, мы з цікавасцю паставіліся да забароны продажу танных плодова-ягадных він у суседнім — Слуцкім — раёне. Ці будзе гэтая мера эфектыўнай? І ці была ёна эфектыўнай у нас? Наш сельсавет знаходзіцца паміж трыма раёнамі — Дзяржынскім, Мінскім і Пухавіцкім. І калі б нават мы ўвялі такую ж забарону на танныя спіртныя напоі, і без цяжкасцяў можна было б набыць у суседзях. Так што калі і ўводзіць забарону — дык на тэрыторыі некалькіх раёнаў адначасова... З іншага боку — мясцовы бюджэт паўпаўняецца з улікам гэтай крыніцы таксама. І калі ў раёне практычна няма прамысловасці і ён датуецца, тут яшчэ сто разоў падумаеш, перш чым адмаўляцца ад яе.

Што ж да канкрэтных людзей, якіх мы спрабуем выраўняць, — тут важны індывідуальны падыход. Галоўнае — знайсці правільныя «ноты», на якіх можна сыграць. У гагосьці гэта самавольства, у іншага — кола людзей, з якімі ён падтрымлівае стасункі... Аднаго такога мы ўзялі да сябе на працу рабочым, і ён пакуль што нармальна працуе, бо ўвесь час на вачах... Наўна думаць, што чалавек можа ўзяць і памяншаць у адзін момант. Добра ўжо тое, што ён становіцца хаця б адзакатным. Наогул, застальных «формат» працы тут быць не павінна



— увесць час трэба нешта шукаць. Напрыклад, спачатку на пасяджэнні камісій прафілактыцы мы запрашалі ўсіх паршульшчыкаў разам. Паглядзелі — не, не тое. Пачалі па адным запрашаць. Гэта, зразумела, займае больш часу, але ж і чалавека можна лепш убачыць.

Юры ФІЛІПЕНКА, старшыня Чарнаруцкага сельскага Савета дэпутатаў Шклоўскага раёна: — «Кантынгент» тых, на каго мы спрабуем уздзейнічаць, вельмі неадназначны. Есць тыя, хто не можа выправіцца па прычыне розных жыццёвых абставін; а ёсць такія, хто катэгорычна НЕ ХОЧА мяняць свой лад жыцця... Бывае, хлопцы, якія на сельгаспрадпрыемстве працуюць, загуляюць на пару дзён або на тыдзень... Выклічам іх на пасяджэнне выканкама і савета па прафілактыцы, пакрытыкуем — і школа, і бальніца, і гаспадарка. Пасля гэтага на пэўны час сітуацыя нармалізуецца, бо ў людзей ёсць цікавасць да жыцця... А іншага хоць у ЛПП адпраўляў, хоць у іншае месца, хоць пагражай яму, хоць упрошвай — вынік нульвы. Вяртаецца з ЛПП — і зноў у сваё.

Дарэчы, пра ЛПП. Для нас гэта ўсё ж адзін з самых моцных рычагоў уздзеяння. Ніхто з «кантынгентаў» туды не імкнецца і ёсць «нюанс»: занадта, на мой погляд, складаная і цяжкая працэдура афармлення. Учасцеваем, каб адправіць п'яніцу ў лячэбна-працоўны прафілактыку, неабходна спачатку завезці яго да нарколага, паставіць на ўлік, потым сабраць як мінімум тры пратаколы за знаходжанне грамадзяніна ў нецвярзым выглядзе ў грамадскім месцы... Але ж участковы не сядзіць у сельсавете з раніцы да вечара, а таму не заўсёды можа своечасова адразаваць на наш сігнал. На маю думку, самую працэдур адпраўкі ў ЛПП неабходна спрасціць. Навошта чакаць, пакуль з'явіцца тры пратаколы, калі і так вядома, што чалавек пастаянна злоўжывае спіртным? Дастаткова было б сабрацца камісіяй або правесці сумесны сход грамадскай і зацікаўленых службаў і прыняць адпаведнае рашэнне.

Наталля КАРПЕНКА.

P.S. Калі ў вас ёсць свае меркаванні па азначанай тэме, тэлефануйце нам (292 21 03) або дасылайце іх на наш электронны адрас.

Штомесяц рабочыя групы з удзелам прадстаўнікоў сельскіх Саветаў, райвыканкама, міліцыі, колькасць пажараў, загінула 14 чалавек. Мы зразумелі, што патрэбна больш прадуманая сістэма ўзаемадзеяння органаў улады, органаў мясцовага самакіравання і аддзела па надзвычайных сітуацыях. Толькі ў ценнай «звязці», з удзелам старэйшых вёска, грамадскіх інспектараў і саміх грамадзян можна эфектыўна ажыццяўляць мерапрыемствы, накіраваныя на стварэнне ўмоў бяспекі, — расказвае Ірына Новікава, старшыня Шумлінскага раённага Савета дэпутатаў. — Пытанне супрацьпажарнай бяспекі неаднаразова разглядалася на пасяджэннях прэзідыума райсавета. Мы аналізавалі ўласны вопыт, вызначалі слабыя месцы ў рабоце, узгадвалі практыку іншых раёнаў і абласцей. Перашпачаткова для нас вельмі «блочным» пытаннем былі аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. Зразумела, што інваліды, шматдзетныя сем'і і іншыя катэгорыі грамадзян забяспечваюцца апавяшчальнікамі з бюджэтных сродкаў. А адзінока пражываючыя пенсінеры? Пастановай прэзідыума давалі да кожнай арганізацыі заданне, колькі каму ўстанавіць апавяшчальнікаў: цяперашнім пенсіянерам, былым работнікам гэтых арганізацый. Калі, напрыклад, з бальніцы пайшлі на пенсію звыш дзевяноста чалавек, дык бальніца і павіна апліцці пакупку

Адзін з метадаў выхавання хранічных алкаголікаў — гэта афіцыйна прызначэнне такога чалавека часткова недзеяздольным, каб пазбавіць магчымасці атрымаць і прапіваць заробак. Грошы ж будуць выдаваць блізкаму сваяку.

Штомесяц рабочыя групы з удзелам прадстаўнікоў сельскіх Саветаў, райвыканкама, міліцыі, колькасць пажараў, загінула 14 чалавек. Мы зразумелі, што патрэбна больш прадуманая сістэма ўзаемадзеяння органаў улады, органаў мясцовага самакіравання і аддзела па надзвычайных сітуацыях. Толькі ў ценнай «звязці», з удзелам старэйшых вёска, грамадскіх інспектараў і саміх грамадзян можна эфектыўна ажыццяўляць мерапрыемствы, накіраваныя на стварэнне ўмоў бяспекі, — расказвае Ірына Новікава, старшыня Шумлін

БІЗНЭС: У ЧЫМ ПРЫЧЫНА ПАСІЎНАСЦІ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

З гэтай жа мэтаў у вобласці створаны і дзейнічае Савет па развіцці прадпрымальніцтва, у склад якога ўваходзяць кіраўнікі камерцыйных арганізацый усіх рэгіёнаў вобласці, а таксама прадстаўнікі ўсіх грамадскіх аб'яднанняў. Падобныя структуры створаны і ў шэрагу раёнаў вобласці. Там, дзе і пакуль няма, дзейнічаюць працоўныя групы па аказанні кансультацыйнай дапамогі пры раўняцанках.

— Увогуле, мясцовыя органы кіравання адгрываюць ключавую ролю ў развіцці прадпрымальніцтва, — падкрэсліў кіраўнік камітэта, — бо ў адпаведнасці з законам аб мясцовым кіраванні і самакіраванні яны надзелены паўнамоцтвамі па ўстанавленні памераў мясцовых падатковых плячэўкі і ставак арэндных выплат. Менавіта мясцовыя органы ўлады ведаюць і бачаць сітуацыю, якая складваецца на месцах, кантактуюць з насельніцтвам. Камяк у не ім падтрымаць развіццё бізнесу на тэрыторыі? Магчыма, дзесьці не прынятыя павышальны каэфіцыент, дзесьці зніжці падатак на зямлю і на нерухомаасць... У будучым, калі прадпрыемства стане на ногі, яно ўсё верне падаткамі. Было б карысна пашырыць паўнамоцствы мясцовых органаў ўлады — за кошт магчымасці вызначэння льгот на падатку на прыбытак. Гэта дазволіла б мясцовым Саветам дэпутатаў прымаць рашэнні аб падтрымцы бізнесу, які знаходзіцца на іх тэрыторыі.

Бізнэсменам не хапае аргэсўнасці

Хто ведае аб праблемах прадпрымальніка лепш, чым сам прадпрымальнік? На думку дырэктара ТАА «Марк Фармэл» Андрэя СЕРЫКАВА, галоўная бяда беларускіх бізнэсменнаў — недахват ініцыятывы і прадпрымальніцкай «аргэсўнасці», а зусім не чыноўніцкая валалка.

— Праблема — не ў недахваце заканадаўчай базы, а ў няўменні ёю карыстацца. Магчыма, мае месца і недахват адукацыі. На мой погляд, калі і існуюць нейкія пытанні ва ўзаемадзеянні прадпрымальнікаў і мясцовых улад, то яны заключаюцца не ў адсутнасці зацікаўленасці з боку рэгіянальных органаў ўлады, а ў пасіўнасці саміх прадпрымальнікаў.

Дырэктар прадпрыемства звярнуў увагу на тое, што для беларускіх вытворцаў важнае значэнне маюць два рынкі — збыты і паставак.

— Нам неабходна ведаць лепшых пастаўшчыкоў сыравіны і камплектуючых абсталявання. А як атрымаць падрабязную інфармацыю, асабліва калі ты — невялікае прадпрыемства ці індывідуальны прадпрымальнік у маленькім раёнцэнтры? Звычайна гэта вырашаецца праз удзел у выставах, але невялікая кампанія не пацягне паездку ў той жа Парыж ці Шанхай. І тут вялікую ролю могуць адыграць менавіта рэгіянальныя

органы выканаўчай ўлады. Яны ў стане праз пасольствы, гандлёвыя прадстаўніцтвы Рэспублікі Беларусь за мяжой запатрабаваць і атрымаць неабходную інфармацыю аб вытворцах той ці іншай прадукцыі любой краіны. Яны могуць атрымаць спісы кантактаў гандлёвых сетак у гэтых краінах, могуць запрасіць інфармацыю на падатках, мытных тарифах і гандлёвых правілах, якія часта адрозніваюцца ад тых, што дзейнічаюць у нас. Такія маркетынгавыя даследаванні не пад сілу большасці прадпрыемстваў, а заплыты фірмаў і прадпрымальнікаў, якія праходзяць неарганізавана, здольны паралізаваць работу любога пасольства. Ды і большасць прадпрымальнікаў (напрыклад, у тых жа Старых Дарогах) наўрад ці адважыцца накіраваць свой заплыт у пасольства. А калі прадпрымальнік зможа атрымаць такую інфармацыю ў раўняцанкаме, то гэта, па-першае, дасць відэачынны эканамічны эфект; а па-другое, павысіць ступень ўзаемадзеяння бізнесу з мясцовымі органамі ўлады.

Законам не прапішаш

Інертнасць і апатычнасць нашых прадпрымальнікаў не пакінула аб'явавак і старшыню Міханавіцкага сельскага Савета дэпутатаў Мінскага раёна Святлана ДАВАЛЬЦОВА. На яе тэрыторыі (а гэта 9 тысяч га зямлі) працявае 9 тысяч чалавек, ёсць чыгунка, аўтамабільныя дарогі, у тым ліку «алімпійская» траса Брст—Масква. Рэгіён прадстаўлены развітымі аграрны і прамысловымі комплексамі. У наяўнасці інжынерныя камунікацыі. Карацей кажучы, для разнапланавых інвестыцыйных праектаў — по-ле дастойнае.

— Тым не менш, мы не можам пахваліцца дастатковай колькасцю інвестараў, — патлумачыла Святлана Уладзіміраўна. — На тэрыторыі сельсаведа заяўлены ўсёго 4 інвест-праекты, з якіх адзін праз месяц будзе ануляваны, бо заявіў — заявіў і, а зрабіць — не зрабіў. Адрэзаны падзелены з аўкцыёнаў.

Цяпер мы прапануем гектар зямлі за 200 метраў ад трасы М1 пад аб'ект аграгаспаўрызму ці прыдарожнага сэрвісу (гасцініцу, кавярню, бар) — таго, што ў галіне паслуг сёння павіна быць запатрабавана. Транспартныя зносіны там — цудоўныя, усе камунікацыі — побач, а ў нас няма ахвотных узяцца за гэта. Што дзіўна, бо для развіцця бізнесу створаны ўсе ўмовы. Прадпрымальнікі занялі пазіцыю чаканя, якую еўрапейскай не назавеш. Гэта праблема, вырашэнне якой законам не прапішаш, бо тычыцца яна менталітэту нашых прадпрымальнікаў. А можа, ад тых магчымасцяў, якія ім прадастаўлены, у іх проста ідзе кругам галава?..

Іна МІНДАЛЁВА.

ШЧАСЛІВЫ ДОМ № 13

Адзін з гістарычных будынкаў на вуліцы Лазарэнкі ў Магілёве знайшоў гаспадара. Пасля рэстаўрацыі там будзе офіс Цэнтра гарадскіх інфармацыйных сістэм.

Некалькі гадоў гэты будынак, узведзены на пачатку ХХ стагоддзя, заставалася безгаспадарчым. Іх зачырла ад горада новая аўтамагістраль, непадалёк на вялізнай сцяне моладзь малюе яркія графіці, а з усім побач гісторыка-культурная спадчына Магілёва паступова прыходзіць у занябданы стан.

Але адзін з дамоў, пад нумарам 13 на вуліцы Лазарэнкі, гаспадары ўжо прыводзяць у парадак, кансервуюць на зіму. Супрацоўнікі цэнтра інфармацыйных сістэм прыбралі смецце, заклалі праломы ў сценах і пазавалі ўваходы і выходы, скасілі навакол траву і высеклі дрэвы, якія выраслі каля падмурка.

Гэта толькі пачатак маштабнай працы, і пераезд у будынак — справа яшчэ далёкай перспектывы. Помнік архітэктуры пачатку ХХ стагоддзя знаходзіцца ў жудасным стане і патрабуе рэстаўрацыі і рамонту. Пакуль жа цэнтр павінен атрымаць дазвол на праектаванне.

Яшчэ два падобныя будынкi на вуліцы Лазарэнкі застаюцца безгаспадарчымі. Аўкцыёны на продажы пакуль не далі выніку, і цяпер кошт дамоў істотна зніжаны. Закон не дазваляе прадаць гістарычныя будынкi інвестарам за сімвалічную базавую велічыню, але ж гарадскі ўлады спадзяюцца знайсці пакупнікоў, якія выдаткуюць грошы на аднаўленне старых дамоў. На ганку аднаго з іх яшчэ захавалася пліта з годам заснавання — 1910.

Ілона ІВАНОВА.

25 октября 2011 года в 10.00 в зале Ченковского сельисполкома по адресу: п. Ченки, ул. Октябрьская, 16, состоится открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов (повторный)

Адрес земельного участка	№ участка (лота)	Площадь участка (га)	Кадастровый номер участка	Начальная цена участка в долларах США	Размер задатка в долларах США	Расходы по организации и проведению аукциона, подлежащие возмещению победителем аукциона в бел. руб.
Гомельская область, Гомельский район, д. Севруки 1) ул. Молодежная № 3	1	0,0798	321086807601000245	4950	495	826922
2) ул. Молодежная № 4	2	0,0800	321086807601000246	4962	496	855806
3) п. Ченки, ул. Пролетарская № 4	3	0,1432	3210868089601000531	3216,77	322	878646

Условия проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются граждане РБ, подавшие в комиссию в указанные в объявлении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на ауканыйный счет денежные средства на ауканыйный счет задаток. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками; ни один из участников аукциона после треххатрехного объявления первой объявленной цены не подял ауканыйный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем.
2. Информацию о месте размещения земельных участков, характеристиках их расположения, условиях их развития можно получить по адресу: п. Ченки, Гомельский район, Гомельская область, ул. Октябрьская, 16 и по тел. 8 (0232) 96 14 59, 94 31 81, 96 11 90, 8 (029) 139 14 59.
3. Задаток в сумме 10% долларов США от начальной цены участка в белорусских рублях на день оплаты по курсу Национального банка РБ на р/с 3641414240030, ЦБУ № 305, филиал 302, ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 151501664, УНП 400178309, код платежа 04901, вносится не позднее чем за три дня до даты проведения аукциона.
4. Заявления на участие в аукционе с указанием адреса и кадастрового номера земельного участка принимаются с даты публикации извещения и заканчива-

ются за три дня до даты проведения аукциона по адресу: п. Ченки, ул. Октябрьская, 16 Гомельского района Гомельской области.
5. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для земельного участка с наибольшей начальной ценой.
6. Для участия в аукционе необходимо предоставить:
- заявление на участие в аукционе;
- заверенную банком копию платежного поручения, квитанцию о внесении задатка на расчетный счет;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей граждан — нотариально удостоверенную доверенность.
7. Местный исполнительный комитет вправе отказать от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до назначенной даты его проведения.
8. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате стоимости земельного участка.
9. Затраты на организацию и проведение аукциона, на изготовление документации на аукцион, расходы, связанные с опубликованием объявления, возмещаются победителем аукциона.
10. Победитель аукциона оплачивает в 10-дневный срок стоимость участка в белорусских рублях по курсу Национального банка на день принятия решения местным исполкомом по утверждению итогов аукциона.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»
Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч.
Адказная за выпуск КАРПЕНКА Наталля Грамадскі савет: **НАВІЦКІ Г.В.**, старшыня Пастаян-

БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ в г. БРЕСТЕ

Адрес участка/ кадастровый номер	ул. 2-я Белорусская, № 140100000001019335	ул. В. Интернационалистов, 19 № 140100000001019530	ул.В. Интернационалистов, 23 № 140100000001019531	«ЮЗМП-4» № 18а по ГП № 140100000001022681	в районе ул. Волгоградская № 140100000001025064	р-н Южного городка № 21 по ГП № 140100000001025533
№ лота	1	2	3	4	5	6
Начальная цена продажи (руб.)	250 403 219	52 986 676	64 640 843	88 980 253	207 932 210	271 724 149
Сумма задатка (руб.)	25 000 000	5 298 000	6 464 000	8 898 000	20 793 000	27 172 000
Расх. по подг. земел.- кадастр. док. (руб.)	1 450 817	5 795 970	5 810 313	755 221	1 306 845	1 199 309
Общая площадь (га)	0,8704	0,0673	0,1056	0,1234	0,2967	0,4439
Срок аренды	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Целевое назначение	строительство и обслуживание объекта производственного назначения	строительство и обслуживание объектов социально-бытового назначения, торговли и общественного питания	строительство и обслуживание объектов социально-бытового назначения, торговли и общественного питания	строительство и обслуживание объектов социально-бытового назначения, торговли и общественного питания	строительство и обслуживание объектов социального назначения	строительство и обслуживание объектов социального назначения
Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений на участке	0,1041 га – охранный зона канализационного коллектора; 0,0208 га – охранный зона газопровода среднего давления	0,0117 га – охранный зона газопровода среднего давления	ограничений в использовании земель нет	ограничений в использовании земель нет	ограничений в использовании земель нет	ограничений в использовании земель нет
Адрес участка/ кадастровый номер	ул. Мошенокского № 140100000001025787	ул. Красногвардейская № 140100000001026659	ул. Базановой, 4 № 140100000001026802	ул. Красногвардейская № 140100000001026816	ул. Красногвардейская № 140100000001026817	ул. Красногвардейская № 140100000001026818
№ лота	7	8	9	10	11	12
Начальная цена продажи (руб.)	661 415 685	1 459 505	14 950 751	2 208 442	2 208 442	2 208 442
Сумма задатка (руб.)	66 141 000	145 000	1 495 000	220 000	220 000	220 000
Расх. по подг. земел.- кадастр. док. (руб.)	1 513 733	1 387 537	1 407 198	1 529 617	1 001 905	1 001 905
Общая площадь (га)	0,9446	0,0020	0,0187	0,0035	0,0035	0,0035
Срок аренды	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Целевое назначение	строительство и обслуживание автостоянки	установка и обслуживание торгового павильона в комплексе торговых павильонов рынка «Травека»	установка и обслуживание объекта торговли	строительство и обслуживание объекта социального назначения № 1	строительство и обслуживание объекта социального назначения № 2	строительство и обслуживание объекта социального назначения № 3
Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений на участке	0,0060 га – охранный зона газопровода среднего давления	ограничений в использовании земель нет	0,0032 га – охранный зона воздушной линии электропередачи напряжением до 1000В; 0,0056 га – охранный зона газопровода	0,0002 га – охранный зона линии электропередачи напряжением до 1000В	0,0021 га – охранный зона линии электропередачи напряжением до 1000В	ограничений в использовании земель нет

Условия продажи - внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; - возмещение расходов, связанных с подготовкой земельного участка; - возмещение расходов, связанных с подготовкой земельного участка; - регистрация в отношении создания зем. участка, - заключение с Брестским горисполкомом договора аренды зем. участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении участка гос. регистрации прав на него; - начало освоения зем. участка в течение 6 месяцев с даты проведения аукциона и подписания протокола о его результатах; - получение в установленном порядке разрешения на проведение проектно-исследовательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2-х лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; - снятие плодородного слоя почвы и использование его для нужд, связанных со строительством объекта и на благоустройство г. Бреста

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Перечень документов, представляемых потенциальным участником аукциона: заявление на участие в аукционе; заверенная копия платежного поручения о внесении задатка; гражданском – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения и засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованным в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Задаток в размере до 10% от начальной цены объекта перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № 3012000002678 в филиале № 126 АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код 252, УНП 290433924. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов. Победитель аукциона обязан: • в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка осуществить оплату за аукционный объект и возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка; • заключить с Брестским городским исполнительным комитетом договор аренды земельного участка в установленные законодательством сроки; • присутствовать к освоению земельного участка в течение 6 месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство, иное освоение земельного участка); • по истечении срока аренды земельного участка, совместно с Брестским городским исполнительным комитетом, в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документа, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 28 октября 2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Московская, 151, к. 305 (Ледовый дворец спорта). Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 06.10.2011 г. до 17.30 24.10.2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 46. Контактные телефоны: 23 81 92, 23 45 56, 23 18 13. Сайт: bgcn.by, city.brest.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ НА ПРАВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) в г. БРЕСТЕ

Предмет аукциона	Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) на земельном участке			
	лот № 1	лот № 2	лот № 3	лот № 4
	ул. Гоголя, 42, 42/1, 44 и 46/1 площадью 0,2950 га	ул. Комсомольская, 5, 7, 7/1 и 9 площадью 0,2416 га	территория бывшего в/л № 2 «Южный» площадью 8,8797 га	ул. 17 Сентября, 39 и 41 и ул. Советских Пограничников площадью 0,5931 га
Функциональное назначение земельного участка	строительство жилых домов с объектами социальнубыта на 1 этаже	строительство жилого дома с объектами социальнубыта на 1 этаже	строительство многоквартирных жилых домов повышенной комфортности	строительство жилого дома с объектами социальнубыта на 1 этаже
Срок аренды зем. участка	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Объекты недвижимости, подлежащие сносу	здания и сооружения КУП «ЖРЭУ» г. Бреста по ул. Гоголя, 42, 42/1 и 46/1; -встроенные жилые помещения, находящиеся в собственности граждан	- здания и сооружения КУП «ЖРЭУ» г. Бреста по ул. Комсомольская, 5, 7 и 9; -встроенные жилые помещения, находящиеся в собственности граждан	- здания и сооружения КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»	- здания и сооружения КУП «ЖРЭУ» г. Бреста по ул. 17 Сентября, 39 и 41 и ул. Советских Пограничников; - встроенные жилые помещения и сараи, находящиеся в собственности граждан
Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой.				
Наличие инженерных коммуникаций на зем. участках	централизованные водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение, электросети	электросети	электросети	централизованные водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение, электросети
Начальная цена продажи (руб.)	138 243 307	103 428 633	2 759 406 056	272 847 384
Сумма задатка (руб.)	13 824 000	10 342 000	275 940 000	27 284 000
Расх. по подг. земел.-кадастр. документации, тех. условий, АПЗ (руб.)	5 890 116	5 890 116	4 591 398	8 533 594

Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, возмещаемый победителем аукциона землепользователем

Восстановительная (остаточная) стоимость нежилых объектов недвижимости, руб.	5 021 967	65 959 082	3 522 682 742	16 544 338
Рыночная стоимость нежилых объектов недвижимости, руб.	-	-	-	74 398 420
Рыночная стоимость жилых объектов недвижимости, рублей/площадь	681 064 000/277,6 кв.м	916 940 000/377,5 кв.м	-	1 251 316 000/504,47 кв.м
Площадь жилых помещений для возврата в гос. жил. фонд	382,3 – 497,3 кв.м	132,2 – 167,2 кв.м	-	390 – 520 кв.м

Победитель аукциона обязан: присутствовать к освоению земельного участка в течение 6 месяцев с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений); передать в коммунальную собственность г. Бреста для отселения граждан жилые помещения типовых потребительских качеств, в соответствии с пунктами 44-46 Положения о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» на условиях ранее заключенных договоров найма жилых помещений; предоставить взамен жилых помещений, находящихся в собственности граждан, жилые помещения, равноценные по благоустройству, по общей площади не менее ранее занимаемых, расположенные на территории города, либо по желанию граждан выплатить денежную компенсацию за принадлежащие им на праве собственности жилые и нежилые помещения.

Дополнительным условием для победителя торгов: по лоту № 3 – разработка проекта застройки квартала № 2 в р-не Южного городка на зем. участке №=26.11 га в течение нормативных сроков, предусмотренных законодательством, с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте.

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Перечень документов, представляемых потенциальным участником аукциона: заявление на участие в аукционе; заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка; юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Задаток в размере до 10% от начальной цены объекта перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № 3012000002678 в филиале № 126 АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код 252, УНП 290433924. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов. Победитель аукциона обязан: • в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка осуществить оплату за аукционный объект и возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации, тех. условий и АПЗ; • заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка и договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) после выполнения условий, связанных с изъятием земельного участка в установленном законодательством сроки; • присутствовать к освоению земельного участка в течение 6 месяцев с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений); • по истечении срока аренды земельного участка, совместно с Брестским горисполкомом, в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования. Оплата за объект может быть произведена в рассрочку в соответствии с порядком, утвержденным решением горисполкома. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документа, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 28 октября 2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Московская, 151, к. 305 (Ледовый дворец спорта). Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 06.10.2011 г. до 17.30 24.10.2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 46. Контактные телефоны: 23 81 92, 23 45 56, 23 43 48. Сайт: bgcn.by, city.brest.by

Метал пад нагамі

Добрушск

ДВА ЖЫЦЦІ АДНАГО СЭРЦА, або Ці пагаджаюцца беларусы на забор органаў у памерлых сваякоў?



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Святлана БАРЫСЕНКА

У адным з райцэнтраў трагічна гіне малады чалавек. Згодна з законам, медыкі пытаюцца ў яго сваякоў адносна згоды на забор органаў для далейшай перасадкі тым, хто стаіць у лісце чакання на трансплантацыю. Пасля кароткіх перамоў згода на забор ныркі атрымана. І, як высвятляецца, толькі таму, што ў адным са загаданых лістоў чакання аперацыя па перасадцы ныркі чакае іх іншы блізкі чалавечак — 6-гадовая дзіцяца... А пакуль вы пачалі разважаць над тым, ці сталі б донарам самі і ці далі б згоду на забор органаў блізкіх сваякоў, прапаную крыху карыснай інфармацыі, якая, магчыма, паўплывае на вашу пазіцыю, калі яна — адмоўная.

Першае, што палявае нашага чалавеча, калі ён чую пра трансплантацыю, гэта вядома, магчыма існаванне «чорнага рынку» гандлю органамі або тканкамі (дзякую адладзеным сюжэтам рэальнага тэлеканала). Са спасылкай на самых аўтарытэтных у гэтай галіне айчынных спецыялістаў, адразу скажу, што ў Беларусі такога кшталту рынку няма. Наша транспланталогія — законная і празрыстая. Пачала развівацца яшчэ ў 70-я, але рабіла гэта досыць павольна. Рыбок жа атрымалася зрабіць толькі ў 2008-м, калі была праведзена першая перасадка печані. Ужо ў наступным годзе адбылася трансплантацыя сэрца. Такім чынам, сёння ў год у Беларусі ажыццяўляецца звыш 30 перасадкаў печані, звыш 20 — сэрца і каля 150-200 — ныркі. Па агульнай колькасці зробленых трансплантатэчных наша краіна лідзіруе сярод краін СНД, і па колькасці гэтага аперацыі на 1 мільён жыхароў знаходзіцца на ўзроўні Польшчы, напрыклад. Аднак што нам, абывацелям, варта разумець пад падобнымі дасягненнямі?

Транспланталогія — гэта рэдка калыны металаджыцкага шэрагу захворванняў. Перасадкавацца пры гэтым могуць як органы, так і тканкі, і клеткі. «Акрамя таго, што альтэрнатывы такому метаду лячэння часам проста няма, — тут ёсць яшчэ дакладныя арыенціры на агульнае развіццё медыцынскай навукі, — адзначае кіраўнік РНПЦ гематалогіі і трансплантатэчнай коснага мозгу, доктар медыцынскіх навук, прафесар Анатоль УС. —

Транспланталогія цягне за сабой чалавеча, калі ён чую пра трансплантацыю, гэта вядома, магчыма існаванне «чорнага рынку» гандлю органамі або тканкамі (дзякую адладзеным сюжэтам рэальнага тэлеканала). Са спасылкай на самых аўтарытэтных у гэтай галіне айчынных спецыялістаў, адразу скажу, што ў Беларусі такога кшталту рынку няма. Наша транспланталогія — законная і празрыстая. Пачала развівацца яшчэ ў 70-я, але рабіла гэта досыць павольна. Рыбок жа атрымалася зрабіць толькі ў 2008-м, калі была праведзена першая перасадка печані. Ужо ў наступным годзе адбылася трансплантацыя сэрца. Такім чынам, сёння ў год у Беларусі ажыццяўляецца звыш 30 перасадкаў печані, звыш 20 — сэрца і каля 150-200 — ныркі. Па агульнай колькасці зробленых трансплантатэчных наша краіна лідзіруе сярод краін СНД, і па колькасці гэтага аперацыі на 1 мільён жыхароў знаходзіцца на ўзроўні Польшчы, напрыклад. Аднак што нам, абывацелям, варта разумець пад падобнымі дасягненнямі?

Транспланталогія — гэта рэдка калыны металаджыцкага шэрагу захворванняў. Перасадкавацца пры гэтым могуць як органы, так і тканкі, і клеткі. «Акрамя таго, што альтэрнатывы такому метаду лячэння часам проста няма, — тут ёсць яшчэ дакладныя арыенціры на агульнае развіццё медыцынскай навукі, — адзначае кіраўнік РНПЦ гематалогіі і трансплантатэчнай коснага мозгу, доктар медыцынскіх навук, прафесар Анатоль УС. —

Транспланталогія — гэта рэдка калыны металаджыцкага шэрагу захворванняў. Перасадкавацца пры гэтым могуць як органы, так і тканкі, і клеткі. «Акрамя таго, што альтэрнатывы такому метаду лячэння часам проста няма, — тут ёсць яшчэ дакладныя арыенціры на агульнае развіццё медыцынскай навукі, — адзначае кіраўнік РНПЦ гематалогіі і трансплантатэчнай коснага мозгу, доктар медыцынскіх навук, прафесар Анатоль УС. —

цэнтарных клетак можна вырошчваць любячы клеткі і прымяняць іх для лячэння самых розных захворванняў. Што да іншых клетачных тэхналогій, то тут трэба ведаць, што нідзе ў свеце для лячэння пацыентаў яшчэ не прымяняюцца ствалавыя клеткі, акрамя аднаго з іх відаў — гемапаэтычных клетак. Усе астатняе, дзе фігуруе слова «ствалавыя клеткі», мае на ўвазе эксперыментальныя навуковыя даследаванні, якія не дайшлі да клінічнай практыкі.

Ёсць у нашай краіне і яшчэ адзін рэгістр — нязгодных быць донарам органаў і тканак нават пасля смерці. Заяву такога кшталту дастаткова пакінуць у паліклініцы па месцы жыхарства. Адуць яна аўтаматычна трапляе ў спецрэгістр. Аднак нават калі пры жыцці «завячваюцца» свае органы для перасадкі, пасля смерці будзе ўлічваюцца воля не памерлага, а яго сваякоў.

Перасадка органаў ад жывога, здаровага донара — заўсёды рызыка для здароўя і нават жыцця апашняга. Транспланталогі не ўтойваюць, што ў свеце вядомы адзінкавыя выпадкі, калі падобнага кшталту ўмяшанне аказалася смяротным. Трупае донатара можна было б лічыць больш «простым», аднак і тут ёсць свае складанасці. Некаторыя нашы грамадзяне не спяшаюцца са станоучым адказам: факт смерці блізкага чалавеча не

дазваляе ў кароткі тэрмін паразважаць над тым, што блізка «працягне» жыццё ў целе іншага чалавеча. Хоць спецыялісты спрабуюць даць усе неабходныя растлумачэнні...

— Недахват органаў — праблема ўсёго свету, — кажа кіраўнік РНПЦ трансплантатэчнай і тканак, кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Алег РУМО. — Органу, які можна ўзяць, заўсёды менш, чым тых людзей, якім трэба іх перасадзіць. У Беларусі штогод выкараваецца каля 200 аперацый, скажам, па перасадцы ныркі, а ў лісце чакання — 400 чалавек... Па вліцкім рахунку, ніводзін чалавек не можа цалкам выключыць для сабе магчымае стаць донарам або рэцыпіентам. Да гэтага могуць падтурнуць пэўныя абставіны або, скажам, паліцыя пры жыцці «завячваюцца» свае органы для перасадкі, пасля смерці будзе ўлічваюцца воля не памерлага, а яго сваякоў.

Перасадка органаў ад жывога, здаровага донара — заўсёды рызыка для здароўя і нават жыцця апашняга. Транспланталогі не ўтойваюць, што ў свеце вядомы адзінкавыя выпадкі, калі падобнага кшталту ўмяшанне аказалася смяротным. Трупае донатара можна было б лічыць больш «простым», аднак і тут ёсць свае складанасці. Некаторыя нашы грамадзяне не спяшаюцца са станоучым адказам: факт смерці блізкага чалавеча не

дазваляе ў кароткі тэрмін паразважаць над тым, што блізка «працягне» жыццё ў целе іншага чалавеча. Хоць спецыялісты спрабуюць даць усе неабходныя растлумачэнні...

ПАДВОЕНАЯ РЫЗЫКА

Прафесар Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага ўніверсітэта імя А.Д. Сахарова, кандыдат філасофскіх навук Таццяна МІШАТКІНА: — Ёсць некалькі важных, маральна-этычных момантаў у тэме транспланталогіі. 1. Выбар донара і рэцыпіента. Найбольш аптымальны і высокамаральны варыянт — гэта добраахвотная ахвяра аднаго са сваіх органаў сваяком хворага. Але не заўсёды такі варыянт магчымы, і тады паўстае пытанне аб староннім донары. Калі патрэбны орган блізкага чалавеча не падыходзіць хвораму для перасадкі і калі яго немагчыма ўзяць ад старонняй асобы, неабходны орган можа быць узяты ў трупа, прычым чым раней, тым лепш. Тут узнікае сур'езная этычная супярэчнасць. З аднаго боку, рэзіментам да апошняй магчымаасці спрабуюць ратаваць жыццё чалавеча, нават безнадзейна хворага. З другога — чым хутчэй памрэ адзін, тым больша верагоднасць для трансплантолагаў ратаваць іншага. Таму вырашэнне гэтай дилемы застаецца адной з самых складаных у маральным і прававым сэнсе.

2. Добраахвотная і свядомая згода чалавеча на забор у яго органаў і тканак. Аперацыя трансплантатэчнай дапушчальнай толькі пры наяўнасці інфармаванай згоды не толькі з боку хворага, але і донара. І згода не адняняе асабістай маральнай адказнасці ўрача, бо менавіта ён рашаецца на аперацыю адбірання здаровага органа, якая, па сутнасці, робіць інвалідам. Маральны выбар урача ў гэтым выпадку застаецца супярэчлівым: з аднаго боку, пры наяўнасці самаахвотнай пазіцыі некага з родных выкарываецца шанца ратавання хворага, з другога — парушаецца этычная заповедзь «Не нашкодзіць». Тым больш што ў транспланталогіі ўрач сутыкаецца не толькі з падвоенай рызыкай — аперацыя два чалавекі, але і са значна большай, чым

у іншых галінах медыцыны, рызыкай з пункту гледжання этыкі.

3. Праблема камерцыялізацыі транспланталогіі. Магчымаасць працягнуць жыццё чалавеча і палешыць яе якасць з дапамогай трансплантатэчнай і тканак тоіць у сабе небяспеку ператварэння донарства ў камерцыяльную дзелку, дзе магчымы злужыванні, подкуп, карупцыя (пакупка або продаж органаў чалавеча, пакупка прыярэтных праваў у спісе чаргавоіку на той ці іншы донарскі орган). Забароны і пераследаванні гэтых праблем не вырашаюць. Нельга, напрыклад, аспарэаваць злужыванні, забараніць абмен донарскімі органамі з іншымі краінамі і аперацыі па перасадцы органаў грамадзянам іншых дзяржаў. Гэта азначала б не мець магчымаасць не толькі перадаваць, але і атрымліваць неабходныя людзям органы па міжнародных сістэмах супрацоўніцтва. Гэтакаса неабходна забараніць забараніць адбіранне органаў у трупаў без прыжыццёвай пісьмовай згоды памерлых людзей. Гэта прывяло б да закранення ўсіх праграм трансплантатэчнай і тканак, якія сёння ратуюць жыццё тысячам людзей.

4. Этыка-прававая праблема ў галіне трансплантатэчнай мозга. Нягледзячы на вопыт удалага ажыццяўлення падобных аперацый, на іх правядзенне дагэтуль накладзены мараторы. Тут да вышэйпералічаных пытанняў дадаюцца яшчэ больш складаныя. Па-першае, мозг для перасадкі павінен брацца да завяршэння крытычнага тэрміну яго жыцця і пачатку незваротных працэсаў яго разбураўня. А гэта забойства, нават калі ў памерлага ёсць іншыя траўмы, несумяшчальныя з жыццём. Па-другое, як вызначыць статус чалавеча з перасаджаным мозгам? Ці становіцца ён — юрыдычна і фактычна — тым, якім быў мінулы «уладальнік» мозга ці не той, кім быў з'яўляецца яго цела? Гэтыя праблемы не маюць пакуль адназначнага адказу.

Выпіў —

не куры ў ложку Міністэрства па надзвычайных сітуацыях плануе правядзенне маштабнай акцыі, мэтай якой — барацьба з курэннем у ложку ў невярозным стане. Мэтавая аўдыторыя акцыі — людзі, якія злужываюць алкаголі і вядуць антысацыяльны лад жыцця. Калі ў каго з грамадзян ёсць пранавоў па назве акцыі (ці яе слогане), Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прапонуе адрэагаваць іх на электронную скрыню (slogan2011@tut.by). Натуральна, што слоган або назва павіны быць максімальна кароткімі, пры гэтым апісваць сутнасць акцыі — барацьбу з курэннем у ложку ў невярозным стане. Аўтары лепшага варыянта абяцваюць эксклюзіўны падарунак — мяккую цацку «Зяць Філіпка».

Сяргей РАСОЛЬКА.

Май на ўвазе!

ЧЫМ ЗАЕСЦІ БОЛЬ?

Калі ад болю хочацца лезці на сценку, а дабрацца да доктара няма магчымаасці, мы звычайна праглынаем вялікую дозу абязбольвальных. А між тым справіцца з болем можна больш прыемным і бяспечным спосабам.

Пякучы сродак ад вострага болю

Пра тое, што справіцца з болем можна з дапамогай некаторых прадуктаў, людзі здагадаліся даўно. Першымі іх адрэлі і ўвялі ў свой рацыён народы, якія пражываюць у цяжкіх прыродных умовах — на Крайняй Поўначы, у тралічных краінах з гарачым і вільготным кліматам, на высакагор'ях. У іх рацыёне абавязкова прысутнічаюць «пякучыя» травы. Самы вядомы абязбольвальны прадукт — чыліскі перац. Яго актыўны інгрэдыент — капсаіцын. Менавіта яму першым абдаваць сваім пікуным смакам. Ён спавіцца тым, што здольны зніжаць востры і хранічны боль.

Капсаіцын раздражняе і пачынае, арганізм адчувае боль і выкідае праціядзе — эндарфіны, так званыя гармоны шчасця, якія валодаюць магутным абязбольвальным эфектам і дзейнічаюць падобна да морфію.

Пякучы перац ужо даўно выкарыстоўваецца ў якасці абязбольвальнага і ў іншых краінах. У ЗША выпускаецца парашок з высушанага перцу, які на правах «хуткай дапамогі» захаваецца ў бардачках многіх аўтамабілістаў.

Падобнымі ўласцівасцямі валодаюць практычна ўсе вострыя прадукты. Яны спавіцца тым, што добра ўцімаюцца востры боль, які ўзнікае пры усялякіх траўмах, алёхах, парэзах і да т. п.

Знакміта прыпавяра васабі (японскі хрэн) таксама стымулюе супрацьбольныя рэацыі. Такім жа чынам, як хрэн, дзейнічае і час-

нок. Надзёрты на дробнай тарцы часнок здольны суняць нават самы пакулівы з усіх вядомых болю — зубны. Добра спавіцца боль гарчыца і гарчычны алей.

Лекі з градікі Іюнычэ і ашадныя прыродныя лекі. Да іх адносяцца разнастайныя вострыя травы — шафран, тархун, пятрушка.

Спецыялісты змяшчаюць эфірныя алеі, якія актывізуюць крывацёк. У выніку паліпаўнае крывацёк абязбольвае ўсіх унутраных органаў і загойванне ідзе хутчэй. У вострых прыправах таксама прысутнічаюць вітаміны і мінералы, якія павышаюць адаптацыйны здольнасці арганізма і умацоўваюць імунную сістэму. Магчыма, яны дзейнічаюць не так хутка, як пякучы перац, але гэта важна для людзей з захворваннямі страўнікава-кішачнага тракту, якім вострая ежа супрацьпаказана.

Не дай сабе захварэць

Увсё ж лепшы спосаб барацьбы з болем — гэта прафілактыка. Зра-зумела, што рознага роду траўмы і прыродныя моманты ў сваім жыцці прадупа-дзяюць захва-рэнне ў бардачках многіх аўтамабілістаў.

НАТУРАЛЬНЫЯ АБЯЗБОЛЬВАЛЬНЫЯ ПАКАЗАНЫ ПРЫ:

✦ вострых болях траўматычнага характару (парэзы, удары, алёкі);

✦ мышачных болях пасля фізічнага перананпру-жання;

✦ захворванняў суставаў (артрыце і артро-зе);

✦ зубным болі;

✦ мігрэні;

✦ хранічным болі (пры дэягнатычнай неўралогіі, неўралогіі пры герпесе, псарыязе).

Лішак стрэсу забівае пацучцё гумару
Сярод найбольш частых прычын стрэсу спецыялісты называюць працы на рабоце, стыль жыцця на чалева, рэструктурізацыю на праці і праблемы дома. Некаторы замежны спецыялісты сцвярджаюць, што стрэс стаў самай распаўсюджанай прычынай, па якой людзі губляюць працаздольнасць на доўгі час. Невыпадкова высокі ўзровень стрэсу фіксаваўся ў заходніх фірмах, якія паведзілі аб вымушаным скарачэнні штату. У выніку работнікі бралі адгулы — ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў. Разам з тым, вядома, што, як правіла, стрэс са стымулюе. Рэальныя ж праблемы развіваюцца, калі мы ўжо не можам спраўляцца са сваім станам. Гэта звычайна выражаецца ў змяненні паводзін: нам цяжка заспакоіць увагу на нечым адным, губляецца пацучцё гумару, мы хутка выходзім з сябе, пачынаем пераадаць або, наадварот, недаадаць, курым і злужываем алкаголем.



Извещение о проведении 17.10.2011 открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Дары моря»

Наименование продаваемого имущества	Инд. №
Блок бесперебойного питания Mustek powermust 600 us	120344
Блок бесперебойного питания Mustek powermust 600 us	120345
Блок бесперебойного питания Mustek powermust 600 us	120346
Блок бесперебойного питания Mustek powermust 600 us	120347
ПК Cel331 (в составе монитора, клавиш, мышь, модем)	120293
Стойка мод. 69/31-1	120443
Компьютер MaxSelect	120355
Компьютер MaxSelect	120354
Монитор 17. LG Flatron ez N710PH	012005
Клавиатура SWEEEX SW 20 ГТР 08-33-9.73752	120356
Клавиатура SWEEEX SW 20 ГТР 08-33-9.73752	120342

Предмет торгов	Инд. №
ПК Cel331 (в составе монитора, клавиш, мышь, модем)	120293
Стойка мод. 69/31-1	120443
Компьютер MaxSelect	120355
Компьютер MaxSelect	120354
Монитор 17. LG Flatron ez N710PH	012005
Клавиатура SWEEEX SW 20 ГТР 08-33-9.73752	120356
Клавиатура SWEEEX SW 20 ГТР 08-33-9.73752	120342

Начальная цена предмета торгов без учета НДС	Инд. №
3 324 000 белорусских рублей	
Сумма задатка	332 400 белорусских рублей
Местонахождение продаваемого имущества	г. Минск, ул. Комсомольская, д. 8
Сведения о собственнике (продавце)	ОАО «Дары моря», ул. Комсомольская, 8, 220030, г. Минск
Сведения об организаторе аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 227 48 36

Торги проводятся в соответствии с порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Дары моря», утвержденного организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявку на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка (по каждому предмету торгов, на который подается заявка); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583 в срок по 22.08.2011 включительно.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший высшую цену за продаваемый предмет торгов. Минимальная величина первого шага составляет пять процентов начальной цены предмета торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)», возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется победителем торгов (покупателем).

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 7 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 октября 2011 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 07.10.2011 по 14.10.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу — до 13.00) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости»; (029) 613 73 27 — ОАО «Дары моря».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Конкурсы состоятся 16 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12.

Организатор конкурсов — Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12.

№№	Полное и сокращенное наименование, место нахождения акционерного общества	Размер уставного фонда, штук акций	Номинальная стоимость акции, рублей	Доля государства в уставном фонде		Количество продаваемых акций		Начальная цена продажи акций, рублей	Условия конкурса
				штук акций	в % к УФ	штук акций	в % к УФ		
1	Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 4», г. Витебск (ОАО «АТП № 4», г. Витебск) 210001, г. Витебск, пер. Кольцова, 8	216 004	1 000	193 032	89,4	82 881	38,4	8 201 345 000	Предоставить открытому акционерному обществу «Автотранспортное предприятие № 4» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых; нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 480 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 480 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 480 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных денежных средств.
2	Открытое акционерное общество «Пинагрусервис» (ОАО «Пинагрусервис») 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2	834 768	3 600	823 614	98,7	397 882	47,7	3 145 809 614	Предоставить открытому акционерному обществу «Пинагрусервис» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых; нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 605 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 605 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 605 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных денежных средств.
3	Открытое акционерное общество «Грузовой автомобильный парк № 4», г. Барановичи (ОАО «ГАП-4») 225417, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 100	372 828	5 000	344 865	92,5	154 848	41,5	2 577 560 398	Предоставить открытому акционерному обществу «Грузовой автомобильный парк № 4» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых; нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 620 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 620 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 620 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных денежных средств.
4	Открытое акционерное общество «Пищевой комбинат «Веселово», д. Веселово (ОАО «Пищевой комбинат «Веселово», д. Веселово») 222132, Минская обл., Борисовский р-н, д. Веселово, ул. Заводская, 24	2 480 609	4 400	2 474 229	99,7	2 474 229	99,7	13 075 284 320	Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Пищевой комбинат «Веселово» в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций в виде вклада денежных средств; нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 1,0 млн. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 1,0 млн. долларов США либо в сумме, эквивалентной 1 млн. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату внесения указанных денежных средств, с направлением их на развитие общества. Обеспечить сохранение в течение 3 лет с даты подписания договора купли-продажи акций профиля деятельности общества, а также сохранение и финансирование в течение 3 лет объектов социального назначения, переданных обществу по договору безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь.

Время проведения конкурсов по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций: ОАО «АТП № 4» — 9.30; ОАО «Пинагрусервис» — 10.00; ОАО «ГАП-4» — 10.30; ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» — 11.00. Для участия в конкурсах по продаже акций соответствующего акционерного общества в срок до 16.00 31 октября 2011 г. по адресу: г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, каб. 401 представляются документы, перечень которых размещен на официальном сайте Государственного комитета по имуществу www.gki.gov.by в разделе «Продажа акций» в

ЯБЛЫНІ ТАМАРЫ

Тэатральны напрамак «ПРЭМІЯЛЬНАЯ» ІНТРЫГА

Тэатры краіны пачалі змаганне за ўзнагароду, якую пакуль ніхто не бачыў

На першую Нацыянальную тэатральную прэмію прэтэндуе 12 спектакляў. Гэтымі днямі ўсіх іх адзначыць журы — тэатральная акадэмія. Але наведзець спектаклі ў сталіцы да 10 кастрычніка можа кожны. І калі меркаваць па першых днях, цікаваць да іх ёсць: першыя паказы прайшлі з анішалам, які і цырымонія адкрыцця ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета, дзе была паказана опера «Набука» — спектакль таксама прэтэндуе на прэмію. У якой намінацыі?

Вось тут адна з галоўных інтрыг беларускай тэатральнай прэміі. Дакладнага размеркавання па намінацыях загадка не было. Гэта значыць, што ўсё будзе залежаць ад журы, на аб'ектыўнасць якога арганізатары спадзяюцца хоць бы таму, што яго даволі вялікае (112 чалавек) і ў яго склад увайшлі прадстаўнікі ўсіх тэатраў краіны, вядомыя тэатральныя дзеячы, крытыкі.

Нягледзячы на тое, што спектаклю «Набука» выпала асабліва пашана патрапіць пад урачыстасці адкрыцця, не абміне ўвагі і іншыя спектаклі. На прэмію таксама прэтэндуе спектаклі: «Не мой» Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, «Сонечка» Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, «Квартэт» Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, «Эсфір» Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага, «Аршын мал алан» Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, «Драй швэтар» Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек, «Сабака на сене» Драматычнага тэатра Беларускай арміі, «Мачінае люстэрка пана Твардоўскага» Гродзенскага абласнога тэатра лялек, «Хросная маці» Гомельскага абласнога драматычнага тэатра, «№13» Тэатра-студыі кінааэкспані, «Тарэліны» Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра.

Дарэчы, гэты спіс вызначала не адмыслова адборачная камісія, як, напрыклад, у расійскай «Залатой масцы». Што ж нам на некага раўняцца? Самі тэатры могуць вырашыць, які спектакль вылучыць. І самі ж ведаюць — чаму.


Мастацтва — рэч дастаткова суб'ектыўная, — адзначаў напярэдні цырымоніі міністр культуры Павел Латушка. — Таму вырашэнне лёсу прэміі аддадзена прэфэрыялам, каб было больш аб'ектыўнасці. Кожны з судзяў будзе прысутнічаць на ўсіх паказах і выступаць свае адзінкі. Цяпер тэатры стаць перад выбарам: ці застацца Мастацтвам за вялікай літары? Таму я лічу гэты праект адным з галоўных у сферы культуры. Тэатральны напрамак прынцыпова важны для развіцця культуры і мастацтва ў нашай краіне.

У Беларусі працуе 28 дзяржаўных тэатраў сістэмы Міністэрства культуры, сярод іх 2 музычныя, 19 драматычныя і 7 ляльчых. Статус «Нацыянальны» маюць 4 тэатры. 8 — заслужаных калектываў РБ сярод тэатраў. Штогод у тэатрах каля 9 тысяч паказаў.

Дзеля падтрымкі тэатраў дзяржава з 1 студзеня 2011 года пайшла на змены ў заканадаўстве, якое рэгулюе фінансавы складнік дзейнасці тэатральных устаноў нашай краіны. Прыняты нарматыўны прынцып фінансавай падтрымкі з рэспубліканскага і мясцовага бюджэту, які дзейнічае ў розных краінах свету, у тым ліку ў Расіі. Сёлета ўпершыню рэалізавана гэты падыход. Такім чынам, вядомы міністра, удалося павялічыць сродкі, якія выдаткоўваюцца на тэатр, у тым ліку на новыя пастановкі. Уведзены шэраг падатковых імглот для культурных устаноў краіны, у тым ліку для тэатраў — прычым як для дзяржаўных, так і для прыватных. Да 2014 года ажыццяўляецца праграма развіцця і тэхнічнага перааснашчэння тэатраў, прадугледжваецца рэканструкцыя 24 тэатральных будынкаў. І заснаванне прэміі таксама сведчыць пра клопат дзяржавы, якая імкнецца зацікавіць тэатрам грамадства. Большасць сродкаў на праект «Нацыянальная тэатральная прэмія» выдаткоўваецца з па-забюджэтных крыніц, са сродкаў спонсараў і мецэнатаў, сярод якіх «Альфабанк» і кампанія «Амакар».

Тэатр варты любіць: там працуе шмат цікавых і таленавітых асоб — акцёры, рэжысёры, драматургі. Яны і будуць галоўнымі героямі гэтай тэатральнага тыдня. Што казаць: нашы асобы тэатра варты такога свята. І прэміі ім патрэбны (бо сімплы і небагатыя яны людзі), і каб імёны іх прамаўляліся гучна на ўсю краіну. І каб прыхільны імкнуліся паглядзець на іх, прыгожых, у зале, ды і на чырвоным дыванку, які нам абяцалі арганізаваць на закрыцці.

Ларыса ЦИМОШЫК.



Сардэчна вітаем Філіповіча А.І. з 75-годдзем! Жадаем моцнага здароўя, любові і родных.

Жонка, сыны, нявестка, унук

У доме для састарэлых людзей дзякуючы дапамозе еўрапейскіх дабрачыннікаў з'явіліся лазня і пладовы сад

АДНА «МАРА» НА ДВАІХ

Сонечная восенняя раніца ў вёсцы Барысавічы Клімавіцкага раёна. На пагорку — аднапавярховы будынак былой школы, дзе цяпер месціцца аддзяленне кругласутачнага знаходжання для састарэлых. Бабулі і дзядулі з кійкамі сядзяць на лаве, грэюцца на сонцы, кормяць катой і пільна назіраюць за мітуснёй на двары. А там мясцовыя дзеці ў піянерскіх галыштках разам з дзядзькамі абсалютна немясцовага выгляду садзяць дрэвы.

Рольф Менгел з Германіі і Максім Казлоў з вёскі на ўходзе Беларусі разам садзяць «Мару». Хударлявы і невесокае шасцікласнік у акіяры гледзіць сур'ёзна. Ён разумее важнасць моманту: замежнікі закладваюць для ветэранаў пладовы сад.

Хлопчык трымае саджанец яблыні пад сімвалічнай назвай «Мара», а рыдлёўку — прадстаўнік «Ротары-клуба», паважаны доктар кімчыных навук на пенсіі. Роўніца ва ўзросце гэтых двух партнёраў складе 60 гадоў: Максіму цяпер 11, Рольфу — 71. У кожнага з іх — свая мара.

— Я раней дрэвы садзіў толькі з бацькам, а маці мая панерла, — расказвае хлопчык. — Я ніколі не быў за мжой, а мару ўбачыць нешта, акрамя сваёй Лобжы, паглядзець свет.

— Гадзіць і вучы немую мову, — раіць свайму новаму беларускаму сябру Рольф Менгел. — Я дам свой адрас, запрашу ў госці. А я ў Беларусі ўжо ў шосты раз, і мару павялічваць тут жыццё. Хачу зрабіць добрую справу для старых людзей.

Разам з Менгелем пладовыя дрэвы — яблыні, чаршні, алчы і слівы — садзяць яго калегі з Германіі, Галандыі і Швейцарыі. Чацвёрка мужчын — члены «Ротары-клуба».

Гэты клубавы сёння больш за 200 тысяч ва ўсім свеце, і дзейнічаюць яны ў 300 краінах. Арганізацыя больш за сотню гадоў, і аб'ядноўваюцца ў «Ротары-клубы» замежныя людзі. Пад дэвізам «Служэнне грамадству вышэй за сабыстыя інтарэсы» яны бяруць удзел у гуманітарных акцыях і займаюцца дабрачыннасцю. Цяперашнія замежнікі гості з «Ротары-клубаў» супрацоўнічаюць з Клімавіцкім раёнам з 2006 года.

Еўропа ў глыбініцы

— Уздзелнікі «Ротары-клубаў» — можна сказаць, нашы традыцыйныя госці, — пракаментавала намеснік старшынкі Клімавіцкага райвыканкама Алена Дзівякова.

— Яны ажыццяўляюць сацыяльныя праекты, дапамагаюць людзям.

Добрачыннікі займаліся школамі, хворымі на сэрца дзецьмі і інвалідамі, але ўрэшце засяродзілі сваю ўвагу на Dome ветэранаў. Раней клімавіцкія старыя туліліся ў вёсцы Вялікі Мох: цяпер ужо ніхто не хоча ўзгадваць тое жыццё быццё, толькі кажуць пра «шок і жах». Дзякуючы ўладам, а таксама падтрымцы актывістаў «Ротары» гэтымі днямі перанеслі ў новую школу вёскі Барысавічы.

— Мы бачым, наколькі палепшыліся ўмовы жыцця старым, мінулы час, — гавораць замежнікі. — Той Вялікі Мох і цяперашнія Барысавічы — гэта нібыта дзень і ноч.

Праўда, дадаюць яны, параўноўваць гэты дом для састарэлых людзей з заходнеўрапейскімі аналагамі пакуль не вельмі выпадае: дзядзька яшчэ шмат чаго зрабіць, каб наблізіцца да тых стандартаў.

Але дзеля такой справы «ротары»-калегі з тых краін (разам з Рольфам Менгелем — Урс Геран, Франц з Пас і Рольф Метггер) аб'ядналіся ў дабрачынны фонд «Мы дапамагам».



Да мужчын далучыліся іх жонкі, і яны разам збіраюць ахвяраванні для Дома ветэранаў у Клімавіцкім раёне.

Гэтым разам замежнікі прыехалі на адкрыццё лазні. Яны выдаткавалі на гэты праект 10 тысяч еўра. Лазню пабудавала прыватнае прадпрыемства з Клімавіцкага раёна, і там нават ёсць тэраса для адпачынку з каналамі.

— Нам падабаецца, хоць патрэбны яшчэ і дапрацоўкі, — казалі тактоўныя, але і патрабавальныя еўрапейцы. — Вельмі добра, што ў старых людзей тут будзе свае лазня: яна, наколькі мы разумеем, адыгрывае важную ролю ў жыцці беларусаў.

Кавалкі чырвонай стужкі на сімвалічным адкрыцці лазні ў Барысавічах застаюцца гасцям на памяць.

АГАРОД З ЯБЛКАМІ

Цяпер у Dome ветэранаў жыць 42 чалавекі, і 8 з іх не пакідаюць ложкаў. Для іх у будынку зрабілі зручны рамонт, і цяпер інтэр'ер мала чым нагадвае спецыяльны інтэрнат ці бальніцу. Тут цёпла і светла. Пакой прасторны і з сучаснымі вокнамі, набіццё і усталяванне якіх апаляці дабрачыннікі з «Ротары».



— Замежнікі таксама плацяць за мыійныя сродкі, клопаціцца пра адзенне, — пералічвае Іна Ветрава, загадчыца аддзялення для кругласутачнага знаходжання састарэлых.

— Яны падарвалі халадзільнік, тэлевізар, ложку, маскітныя сеткі. За іх грошы мы зрабілі сушылку для бялізны, а таксама поручні, каб старым было лягчэй рухацца.

Вядома, не ўсё ў гэтым Dome ветэранаў — заслуга выключна замежных сяброў і іх грошай. Яны шмат дапамагаюць, аднак за штодзённым камфортам, узорнай чысцінёй і прыемнай атмасферы сачыць Іна Аляксандраўна і яе калегі. Мара, менавіта іх добрая праца і стаўленне да старых людзей і прычынаюць актывістаў з «Ротары-клубаў», бо яны бачаць, што ўсё іх праекты будуць не проста дарэчы, але і будуць падполены мясцовымі людзьмі.

Дарэчы, новы праект — гэта агарод на тэрыторыі Дома ветэранаў.

— Каб лоды жыхар мог выйсці, пакарпацца ў зямлі і нешта зрабіць у задавальненне і па сваіх сілах, — гаворыць загадчыца. — Мы вырашваем звычайна гародніну — буракі, морква, цыбулю. Але старыя людзі просяць яшчэ фасолі, а замежнікі настойліва раіць пасадзіць і нямюглыя? І пакуль я магу, дапамагу гэтым людзям.

і зёлкі — кроп, пятрушку, кмен. Яны самі любяць прыправы і мяркуюць, што і нашым людзям яны будуць даступныя.

Кіраўніцтва Клімавіцкага раёна абмяркоўвае з «Ротары» зусім новую ідэю: прыставаць для пражывання старых людзей і суседнія з Дома ветэранаў катэджы, якія цяпер пустыя. Каб пенсіянеры, у якіх ёсць сілы абслугоўваць сабе пры мінімальнай падтрымцы персаналу, маглі пасяліцца асобна, па-самейнаму. Хоць гэта будзе сямейнае сумеснае пражыванне: сямейныя пары ў Барысавічах няма, і большасць жыхароў Дома ветэранаў — жанчыны.

ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ

На пасаджаных дрэвах у новым садзе на ветры тралючыцца рознакаляровыя стужкі з імёнамі тых, хто іх пасадзіў. Стары з лавы гучна вітаецца з замежнікамі «Гутэн таг!», і тут жа расказвае, што шмат гадоў праслужыў у Германіі ў сакрэтнай службе. Хто ведае — ці праўда гэта? Жанчына імкнецца нешта дасцвіць швейцарскаму грамадзяніну: па-беларуску, але гучным голасам, «каб зразумее». Мужчына, вядома, не разумее, але спакойна слухае і кітае галавой: «Так!». Усе фатаграфуюцца, усміхаюцца ў аб'ектывы. Свята для старых і вялікае задавальненне для тых, хто ім дапамагае дастойна пражыць апошняе гады.

Нядаўна ў інтэрв'ю першы экс-прэзідэнт СССР Міхалі Гарбачоў сказаў пра дабрачыннасць: «Трэба часцей нагадваць багатым, што свет зусім не створаны для таго, каб яны мелі па дзесяці самалётаў». Здаецца, гасцям Дома ветэранаў, пасляжывым і зможым грамадзянам заходніх краін, пра гэта нагадваць не выпадае.

— Чаму мы гэта робім? — пералічвае з усмешкай Рольф Менгел, імя якога, як пачынальніка справы ў Барысавічах, надалі пладоваму саду. — Таму што толькі Бог, магчыма, ведае, дзе я сам магу апынуцца. Можна, у такім жа інтэрнаце для састарэлых і нямюглыя? І пакуль я магу, дапамагу гэтым людзям.

Акрамя ўсяго, Менгел і яго сябры могуць навучыць нас шмат чаму, упэўнена Іна Ветрава.

— Гэта даччыцкая стасункаў з нашымі старымі, — шчыра гаворыць жанчына. — Да нямюглых і ляжачых яны ставяцца зусім не прадурата. У нас тут рознае можна пабачыць: могуць не падзіць і не паслухаць, і нават за руку пагрэбуюць узяцца, а калі вяртаецца — хутчэй выціць мыць. Так, і такое здарэцца! А яны да ўсіх ставяцца ўважліва. Гэтыя еўрапейцы не праводзяць міжы паміж сабой і нашымі старымі: маўляў, мы — здаровыя і зможныя, а вы — бедныя і хворыя, вас шкада — вазміце грошы. Не, у іх добрыя вочы, яны прыязджаюць і кантактуюць з пажылымі людзьмі.

Іна Аляксандраўна спадзяецца, што піянеры, якія падтрымалі сад разам з дабрачыннікамі, будуць лепшымі за нас. Па-сапраўды добрымі і спагадлівымі. Бо ўзровень цывільізаванасці грамадства вызначаецца яго стаўленнем да малых і старых, людзей нямюглых і з абмежаванымі магчымасцямі.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.

Клімавіцкі раён.



Извещение о проведении 10 ноября 2011 г. открытого аукциона по продаже обращенного в доход государства имущества

Предмет торгов (наименование, характеристики продаваемого имущества)	Автозаправочная станция общей площадью 32 кв.м (инв.номер 122/С-12667)
Сведения о земельном участке	Кадастровый номер 12340000001000621; площадь — 0,1000 га; назначение — строительство и обслуживание автомобильной заправочной станции
Местонахождение продаваемого имущества	Брестская область, Ивацевичский район, на автодороге Н-706 Косово-Нехачево, км. 1
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 227 40 22
Начальная цена	147 840 000 белорусских рублей
Сумма задатка	14 000 000 белорусских рублей

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъяттого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную Банком копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется участником, выигравшим торги.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Аукцион состоится 10 ноября 2011 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 07.10.2011 по 08.11.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 227 40 22. www.mgcn.by



Извещение о проведении 11 ноября 2011 г. открытого аукциона по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов (наименование, характеристики продаваемого имущества)	Помещение транспортного назначения (гараж с подвалом) общей площадью 32,9 кв.м (инв. номер помещения 500/D-33225, инв. номер капитального строения 500/С-1207)
Местонахождение продаваемого имущества	г. Минск, проезд Масюковщина, д. 8, пом. 1024 (ГК «Таксотар»)
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 227 40 22
Начальная цена	34 662 000 белорусских рублей
Сумма задатка	3 000 000 белорусских рублей

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъяттого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную Банком копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется участником, выигравшим торги.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Аукцион состоится 11 ноября 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 07.10.2011 по 09.11.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 227 40 22. www.mgcn.by

Мішэль ПЛАЦІНІ: «БЕЛАРУСЬ АБЫГРАЛА ФРАНЦУЗАЎ, КАЛІ ЁН НЕ БЫЛО ЦЭНТРА, А ШТО Ж БУДЗЕ, КАЛІ ЁН У ВАС З'ЯВІЦЦА?»

У чарговы раз прэзідэнт саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый Мішэль Пляціні наведвае Беларусь. Нагоды на гэты раз стала святкаванне 100-годдзя беларускага футбала і ў межах гэтай значнай падзеі — закладка падмурка Цэнтра падрыхтоўкі нацыянальных каманд.

Цэнтр з'явіцца ў раёне футбольнага манежа побач з праспектам Пераможцаў гады праз тры і будзе ўяўляць тры штучныя палі з падагрэвам, а таксама так званы тэхнічны комплекс, у які будзе ўваходзіць гасцініца, саўны, басейн і трэнажорныя залы, каверыя і нават зямляны сад. І калі зараз зборная па футболе жыве звычайна ў гасцініцы «Вікторыя», а трэнеры і нападцы на палях за футбольным манежам, то ў будучым зборы будуць праходзіць кампаньі, у выключна футбольным асяродку і без лішняй мітусні.

Будаўніцтва цэнтра пачало свой адлік з таго моманту, калі Мішэль Пляціні разам з кіраўніком беларускай федэрацыі футбала, вядомым прафесарам краіны Сяргеем Румасам заклікалі капсулу з пасланнем на нашадкам і на дзедзінае не зацікавалі. Сяргей Румас адвадзіцца на будаўніцтва тры — тры з паловай гады і прывозіцца, што частку сродкаў мы атрымаем ад ФІФА. Мішэль Пляціні, дыпламат і жартульнік, тым часам завіў:

— Беларусь абыграла французав, калі ў вас не было Цэнтра, а што ж будзе, калі ён у вас з'явіцца? Моц наша, спадар Мішэль, у пераададзеным цяжкасці, а калі іх няма, то не так і цікава. Журналісты вырашылі спытаць у кіраўніка еўрапейскага футбала якраз пра набалелы: у прыватнасці, які стаўдзіца нам да проігрышу нашага БАТЭ «Барселоне»? Ды



Фота БЕЛТА.



Фота ПятраСАМІНА.

Агонь забраў сямейную пару

Ад чаго загінулі сужэнцы ў вёсцы Слабада Мазырскага раёна, пакуль не могуць сказаць у прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС. Дакладна вядома, што пенсіянеры былі добрапрыстойнымі грамадзянамі і абодва не куралі. Тым не менш, глыбокай ноччу іх дом загарэўся. Выратавальнікі, якія прыехалі на месца здарэння, убачылі будынак, цалкам ахоплены агнём. Адначасова была знішчана і адрына, што стала побач.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Запалілі цыгарэты ў... саломе

На тэрыторыі фермы ААТ «Пружанскі райаграсэрвіс» у г.п. Шарашова згарэла 250 тон саломы. А хто падпаліў тую сіртуру, устанавілі аператыўнікі. Двое вучнёў СШ (9 і 10 гадоў) вырашылі пакураць і... схаваліся ад дарослых у салому.

Закурылі і заснулі... назаўсёды

У в. Востраў (Ляхавіцкі раён) здарыўся пажар. Калі пажарныя тушылі агонь, то знайшлі мёртвага 57-гадовага гаспадарна хата. Праз дзверы аналагічна трагедыя разгарэлася ў в. Уцёс (Баранавіцкі раён). Тут у сваёй хаце згарэў 56-гадовы мужчына. Па прыездных звестках, пажары ўзніклі пры курэнні ў ложку.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Утапілі ў вяслярным канале

Вяслярны канал стаў у Брэсце адным з самых любімых месцаў адпачынку жыхароў мікрараёна «Кавалёва». Акрамя спартыўных спаборніцтваў, там нярэдка праводзіцца гарадскія свята і масавыя мерапрыемствы... А ранняй у нядаўняе ўвадзе знайшлі 24-гадовага дзюльчыню, нежывую. Устаноўлена, што напярэднім вечарам яе збілі рукамі і нагамі, а затым утапілі ў канале. Яна прахавала ў адным з дамоў непадалёку.

Па падарэзні ў зобісцеве затрыманы двое брацтваўчан, абамі на 23 гады, абое былі асуджаныя за розныя злачынствы. Пракуратура пакуль ніякіх каментарыяў не дае. Вядзецца следства.

Яна СВЕТАВА.

НІВОДНАЯ ўзнагарода НЕ ЗМОЖА замяняць людскую ПАМЯць

Звяртаюся да вас з вялікай просьбай. Я дачка Бар'яш Ганны Архіпаўны, інавіці першай групы. У газеце «Звязда» 11 чэрвеня 2010 года быў надрукаваны артыкул у 1945: вяртанне на Беларусь... коной, падрыхтаваны гісторык. Яна ездзіла па коней у Германію, а нас, малых дзяцей, пастыкула на суседзях... І яна прыгнала коней без страт. І яе ўзнагародзілі орданам Чырвонай Зоркі. Але яна яго не атрымала. Я вам звяніла некалькі разоў, а вы мне адказалі, што ордэна няма і вы можаце высласць пасведчанне. Я напачатку не пагадзілася, а зараз падумала, што і гэта для памяці добра. Нахай я гэты дакумент будзе падарункам для дзяцей і ўнукаў. Дзякуй. Чакаю адказу. Роза Федараўна РАГОВІЧ, вёска Новая Дуброва Акцёрскага раёна.

Сапраўды, у нумары «Звязды» ад 11 чэрвеня мінулага года быў змешчаны вышэйназваны артыкул, падрыхтаваны Геннадзем Баркуном. Аўтар на падставе архіўных дакументаў расповядаў пра малавядомую шырокама колу чытачоў старонку з гісторыі, калі ў перыяд 1944-1945 гадоў валося папаўненне пагаляў коней у Беларусі. Для рэспублікі, якая моцна падцяпела падчас вайны, гэтым справа была надзвычай актуальнай. Нагадаем прыведзеныя тады ў артыкуле лічбы: на 1 студзеня 1945 года пагаляе коней у Беларусі налічвала ўсяго 577 138 гадоў, або 49,7 працэнта ад даваеннай колькасці. А да канца таго ж 1945 года пагаляе павялічылася амаль на 80 тысяч — за кошт трафейных коней і коней ад расфарміраваных часцей Чырвонай Арміі. Першых довадзілася перапраўляць з тэрыторыі Германіі і Польшчы. Пра важнасць збройнай працы гаворыць знойдзены дакумент — прыняты 25 снежня 1945 года пастанова ЦК КП(б) «Аб прадстаўленні да ўрадавай узнагароды калгасніцкай спецыяльнай жывёлагадоўчай і работніцкай партыйнай, саветскай і зямельных органаў Беларусі, якія асабліва вызначыліся пры выкананні задання ўрада па перагонцы жывёлы». Сярод 12 чалавек, прадстаўленых да ордэна Чырвонай Зоркі, была і Бар'яш Ганна Архіпаўна — старшая табуначыца

калгаса «Лесен» Акцёрскага раёна Бабруйскай вобласці. У кароткай характарыстыцы да ўзнагароджання гаварылася, што яна перагнала ў свой раён 100 коней без страт у дарозе. Неўзабаве пасля выхаду артыкула адгукнуліся нашадкі Ганны Архіпаўны (сама геранія, на жаль, ужо пайшла з жыцця): напачатку ліст у рэдакцыю даслаў унучка — Святлана Мікалаёўна Мотуз з гарадскога пасёлка Акцёрск, а потым неаднойчы тэлефанавала і дачка колішняй старшай табуначыцы — Роза Федараўна Раговіч. Яны спрабавалі высветліць: дзе можна забраць ордэн, які іх маці і бабуля так і не атрымала? Рэдакцыя спрабавала дапамагчы разабрацца ў сітуацыі... Пра тэя спробы мы вельмі падрабязна пісалі ў «Звяздзе» ад 16 чэрвеня мінулага года. Матэрыял пад рубрыкай «Гарачы» тэлефон» называўся «Мы хацелі б атрымаць бабулін ордэн...» Калі каротка нагадаць сутнасць адказу, дык яе ў наступным.

Тое, што згадвалася ў архіўным дакуменце, яшчэ не сведчыць пра сам факт ўзнагароджання грамадзянаў, якія ў тады адбылася на падставе Указу Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. Калі такага Указа не было — значыць, не было і ўзнагароджання. Тады як назваць дакумент, які цытаваў аўтар Геннадз Баркун у сваім артыкуле? Прадстаў-

ленне, «праякт аб намерах», хадзіліцтва, калі гаварыць увогуле. Відэачона, які былі называлі гэты дакумент, па нейкіх прычынах ён застаўся без задавальнення. (Наша версія тут такая. Ордэн Чырвонай Зоркі — па сутнасці, баявая ўзнагарода. Узнагароджваць такім ордэнам цывільных асоб, прычым праз лаўдого пасля заканчэння вайны, відавочна, палічылі ў нейкі момант не зусім правільным. Хоць сам факт такой спробы, як нам падаецца, якраз і гаворыць пра значнасць зробленай для Беларусі працы, пра самаадданасць людзей, якія выконвалі гэтае заданне, пра адзінак іх працы з боку кіраўніцтва рэспублікі). Прынамсі, дакументальных сведчанняў на той момант не было. І мы параілі звынікам самастойна пашукаць патрэбныя звесткі ў расійскіх архівах. Прычым мы папроджалі і ўнучку, і дачку Ганны Архіпаўны, што адка-ў адтуль даведзася чакаць доўга (на жаль, па аб'ектыўных прычынах гэта — распушчэнне жыва). Са свайго боку, рэдакцыя «Звязды» звярнулася з просьбай аб дапамозе ў Міністэрства абароны нашай краіны, зрабіўшы туды афіцыйны заплыт.

А яшчэ, не ведаючы на той момант канкрэтных вынікаў пошукаў, мы проста паразважалі. Калі б атрымалася адшукаць патрэбны Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, гэта засведчыла б галяўце: факт ўзнагароджання сапраўды быў. Аднак нашы звынікі канкрэтна прасілі дапамагчы знайсці ўласна сам ордэн. А тут маглі быць два варыянты: зноў жа ў каторы раз павердзілі, што пры ўмове на-ўдасці Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, у процілеглым выпадку далей гаварыць не было пра што). Першы, што ордэн адшукаецца недзе ў расійскіх архівах. У гэтым выпадку яго маглі ўручыць нашадкам герані. Другі, гэта калі

спіс гэтых работнікаў, які так і называецца «Спіс прадстаўленых да ўрадавай ўзнагароды...» Звернем увагу: прадстаўленых, а не ўзнагароджаных. Сярод тых, хто прадстаўлены да ўзнагароджання орданам Чырвонай Зоркі, ёсць і Ганна Архіпаўна Бар'яш. У адказе з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусі далей гаворыцца, што «ў архіўным фондзе «Вярхоўны Савет БССР» ва Указах Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб ўзнагароджанні ордэнамі і медалямі за 1946-1953 гады Бар'яш Ганна Архіпаўна не знойдзена». Ёсць і даведка Цэнтральнага архіва Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. «Паведамляем, што Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі захоўвае дакументы толькі падпрямействаў, устаноў, навуцальных устаноў, якія адносяцца да Міністэрства (Наркамату) абароны СССР. Пастанова ЦК КПБ ад 25 снежня 1945 года на захоўванні няма. У катцы ўліку ўзнагароджаных Бар'яш Ганна Архіпаўна не значыцца». Нарэшце, у адказе на імя дачкі герані з галяўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства абароны зазначаецца, што «такім чынам, задовольце ваш запыт, на жаль, не ўдзяліцца магчымым».

...Мы паўторым тое, што гаварылі ўжо летас. Родным Ганны Архіпаўны Бар'яш не трэба, падаецца, так хвалюцца з-за таго, што факт ўзнагароджання не павердзіўся. Справа ж не ў канкрэтных ордэнах як такіх. Галяўнае тое, што некалі разам з іншымі зрабіла гэтыя жанчыны. Галяўнае, што памяць пра тых дні і падзеі цяпер жыве не толькі ў памяці нашадкаў самой герані, але і нашых чытачоў. Ці хіба гэта не ўзнагарода, не памяць для дзяцей і ўнукаў, які пра тое піша дачка Ганны Бар'яш?!

Сяргей РАСОЛЬКА.

Раха публікацыі РАБОТЫ ЗАВЕРШАНЫ, І ГАРАЧАЕ ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЕ АДНОЎЛЕНА

У першы дзень верасня ў «Звяздзе» пад рубрыкай «Гарачы тэлефон» была змешчана скарга жыхароў пціпаўярховага дома №132 па вуліцы Савецкай і публікацыя ў «Звяздзе».

Нагадаем каротка, што, паводле слоў звынікаў, напачатку былі вывешана аб'ява: «Апошні дзень прывядзення рамонтных работ — 27 ліпеня». Аднак мінуў ліпень, амаль на той момант прайшоў жнівень, а вады ў кватэрах жылцоў згаданага дома так і не з'явілася. Па «гарачых слядах» мы тады спрабавалі знайсці адказ, чаму ж так атрымалася. У прыватнасці, высветлілі, што прычына зацягвання тэрмінаў заканчэння рамонтных работ наступная. Калі толькі пачалі рамончэ цэплатрысы, замену труб, матэрыялу было толькі на першы этап працы — недзе 5-10 працэнтаў ад неабходнага. Аднак потым узніклі праблемы з фінансаваннем і, натуральна, патрэбныя матэрыялы пастаўлялі ўжо са спазненнем. Яшчэ тады нас запэўнілі ў Смалевіцкім КУП «ЖКГ», што ваду ў дом дадуць на працягу бліжэйшых дзён, тым больш што ў райвыканкаме прынялі рашэнне — працаваць да цемнаты.

Цяпер рэдакцыя атрымала з ўпраўлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскага аблвыканкама

больш разгорнуты адказ на ранейшую скаргу жыхароў дома №132 па вуліцы Савецкай і публікацыю ў «Звяздзе».

«Згодна з інфармацыяй КУП «Смалевіцкая ЖКГ», работы па замене цэплатрысы па вуліцы Савецкай праводзіліся згодна з праектам (што мець станоўчае заключэнне) ДРУП «Дзяржбудэкспертыза» па Мінскай вобласці. Гэты аб'ект уваходзіць у інвестыцыйную праграму Мінскай вобласці на 2011 год.

Гарачае водазабеспячэнне ў доме № 132 па вуліцы Савецкай адсутнічае з 18 ліпеня па 31 жніўня 2011 года. З КУП «Смалевіцкая ЖКГ» былі накіраваны лісты ў Смалевіцкі райвыканкам для ўзгаднення правядзення вышэйназваных работ.

У сувязі з рэзкім павялічэннем цаны на ПЛ-трубы і трубуную прадукцыю пастаўка матэрыялаў адбылася не ў поўным аб'ёме. Кіраўніцтвам КУП «Смалевіцкая ЖКГ» і Смалевіцкім райвыканкамем было прынята рашэнне па ўзгадненні з ТАА «СармаТэрмалінжырынг» набыцця трубных камплектоваў з аплатай на меры пастануплення фінансавых сродкаў на рахунак падпрямейства. Дзякуючы чаму работы былі завершаны і гарачае водазабеспячэнне адноўлена 31 жніўня 2011 года».

Сяргей РАСОЛЬКА.

Кватэрынае п'яганне

Я выходзіла замуж за хлопца, у якога была свая аднапалавёвая кватэра. Цяпер, апроч мужа і мяне, у ёй жыве наш трохгадовы сын. Каб палепшыць жылёвыя ўмовы, мае бацькі прапанавалі прадаць гэту кватэру і купіць большую. Грашмыя яны бяруць дапамагчы. Адзінае — настойваць на тым, каб новае жыллё было аформлена не на мужа, а на мяне. Ён справа, кажа, што, у выпадку разводу, застаецца на вуліцы... Ці ёсць выйсце з гэтай сітуацыі?

К.Ж., Мінскі раён.

Згодна з арт. 23 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбнай і сям'і,

ТВАЁ, МАЁ І НАША

маёмасць, нажытая сужэнцамі ў першыя шлюб, незалежна ад таго, на каго з іх яно набыта або на каго або кім з сужэнцаў унесены грошавыя сродкі, з'яўляецца іх агульнай сумеснай уласнасцю. Сужэнцы маюць роўныя правы валодання, карыстання і распараджэння гэтай маёмасцю, калі іншае не прадугледжана шлюбным дагаворам.

Не з'яўляецца агульнай сумеснай уласнасцю сужэнцаў, у прыватнасці, маёмасць, якая належала камусьці з іх да ўступлення ў шлюб і атрыманая адным з іх у дар або ў парадку наследавання.

У выпадку ўзнікнення сумненняў

магчымасці прадстаўлення доказаў, што выключоўца прыналежасць маёмасці, набытай у перыяд шлюбу, да агульнай сумеснай уласнасці сужэнцаў, яны могуць заключыць шлюбны дагавор, у якім будзе вызначана іх сумесная маёмасць і маёмасць кожнага з сужэнцаў, а таксама парадак падзелу сумеснай маёмасці ў выпадку скасавання шлюбу.

Сужэнцы могуць заключыць шлюбны дагавор у любы час і ў аб'ёме пагаднення, вызначаным ім. Шлюбны дагавор заключаецца ў пісьмовай форме і падлягае натарыяльнаму засведчанню.

Віктар САВІЦКІ.

УНУК НЕ ЗРАБІў ВЫСНОў...

На пажары, які адбыўся ў жылным доме па вуліцы Набрэжнай у Крываче, загінуў 37-гадовы мужчына, унук гаспадыні. Як расказалі ў Цэнтры сацыяльнай і прапаганды біяспекі МНС РБ, літаральна за месяц да ібелі мужчына ў выніку неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні ўжо далаўска ўзнікненне пажару. Але тады зароганне свочасова заўважылі родныя і здолелі адрэвіць бяду. Як высветлілася, ненадоўга... Са слоў відэаочуца, удзень перад трагедыяй мужчыну бачылі ў стане алкагольнага ап'янення. Калі ж прыкладна ў 21 гадзіну вечара 83-гадовага гаспадыню заўважыла пажар, дапамагчы ўнучу жо было немагчыма. На шчасце, сама жанчына не падцяпела, а воем дом агнём быў знішчаны практычна дашчэнту. Як мяркуецца, усё адбылося з-за неасцярожнасці пры курэнні.

Сяргей РАСОЛЬКА.

За выхадныя еўрапейцы налічылі больш за 4 млн птушак

Падведзены вынікі Еўрапейскіх воеенскіх дзеян назіранняў за птушкамі. Кі адначай спецыяліст па экалагічнай аддукацыі грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) Руслан Шайкін, у мінулу суботу і нядзёлу беларусы ўбачылі і зарэгістравалі амаль 26 тысяч птушак у розных кутках нашай краіны. Па колькасці ўдзельнікаў арганізаваных назіранняў наша краіна трапіла на трыцце месца сярод 37 еўрапейскіх краін.

Усяго ў першыя выхадныя кастрычніка за птушкамі на акцыі назіралі 43 тысячы 205 жыхароў Еўропы. Самая масавая акцыя воеенскіх назіранняў адбылася ў Расіі, дзе крылатыя вызначалі і лічылі 1793 чалавекі. На другім месцы стаў афіцыйны каардынатар воеенскіх назіранняў за птушкамі — Швейцарыя (5382 ўдзельнікі), а на трэцім месцы — Беларусь, дзе за птушкамі назірала 5067 чалавек.

Спецыялісты падлічылі, што за гэтыя дні ў краінах Еўропы аматары прыроды ўбачылі больш за 4 млн птушак.

Сяргей КУРКАЧ.

ІЗВЕЩЕНИЕ ОАО «БЕЛФА» г. ЖЛОБИН

ІЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА О ПРОВЕДЕНИИ 20 октября 2011 г. ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О предоставлении юридическим лицам безвозмездной (спонсорской) помощи. (Докладчик: главный бухгалтер Иванченко Е.В.)

Собрание состоится в конференц-зале Общества по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, Красный проезд, 2. Начало в 14.00.

Регистрация участников собрания с 12.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 октября 2011 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: Акционер Общества — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

С материалами по проведению собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества с 13 октября 2011 года.

УНП 40076540 Наблюдательный совет.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА ООО «СТРОЙФИНПРОЕКТ» (далее – Краткая информация)

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на белорусском и русском языках)
 - На белорусском языке: полное: Товарищество с обмежаванай адказнасцю «Стройфінпраэкт»; сокращенное: ТАА «Стройфінпраэкт»; на русском языке: полное: Общество с ограниченной ответственностью «Стройфинпроект»; сокращенное: ООО «Стройфинпроект».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
 - Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Сурганова, 57Б, пом. 150, ком. 2, телефон: (017) 331 61 06, телефон/факс: (017) 331 62 10, e-mail: sfr@mail.by.
3. Основные виды деятельности Эмитента
 - Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и своим уставом осуществляет следующий основной вид деятельности (в соответствии с общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности»):
 - 74201 – Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.
 - 4. Сумма зарегистрированного уставного фонда.
 - Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом: 120 000 000 (сто двадцать миллионов) белорусских рублей.
 - 5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации
 - Бухгалтерская отчетность по итогам работы Эмитента за 2011 год и последующие годы подлежат публикации не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года в газете «Белоруссия и рынок».
 - 6. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций

12. Период проведения открытой продажи Облигаций
 - Датой начала открытой продажи Облигаций является 7 октября 2011 года.
 - Датой окончания открытой продажи Облигаций является 15 мая 2012 года.
13. Место и время проведения открытой продажи Облигаций
 - Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь. До момента покупки Облигаций, покупатели должны заключить с Эмитентом договор в простой письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилого помещений владельцем Облигаций.
 - Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «ДЕРЖАВБАНКБЕСТ» на внебиржевом рынке. Для приобретения Облигаций инвесторы должны обратиться по месту нахождения Эмитента или ОАО «ДЕРЖАВБАНКБЕСТ» (220103, г. Минск, ул. Беломорская, д. 23, ком. 1Н, пом. 1-1) в рабочие дни с 10 до 13 часов в течение срока проведения продажи Облигаций.
 - 14. Срок обращения Облигаций
 - Срок обращения Облигаций устанавливается с 7 октября 2011 года и ограничивается 25 мая 2012 года включительно и составляет 231 календарных дней.
 - 15. Дата начала погашения Облигаций
 - Датой начала погашения Облигаций является 25 мая 2012 года.
 - 16. Доход по Облигациям
 - Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.
 - 17. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций
 - В случаях, установленных законодательством, а также в случае досрочного окончания строительства объекта недвижимости, указанного в п. 10 Краткой информации, а также в случае выбытия обеспечения в соответствии с п. 22 Краткой информации, Эмитент может объявить о досрочном погашении Облигаций.
 - Досрочное погашение Облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца Облигаций и приложенной к нему копии «договора», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствия ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).
 - Владелец Облигаций после начала их досрочного погашения вправе получить номинальную стоимость Облигаций. Возврат денежных средств при досрочном погашении осуществляется в срок не позднее 180 (три восьмидесяти) календарных дней.
 - Прочие условия досрочного погашения устанавливаются по аналогии с порядком погашения Облигаций, установленным в п. 18 Краткой информации.
 - 18. Порядок погашения Облигаций. Дата формирования реестра владельцев Облигаций
 - Владелец Облигаций при погашении (досрочном погашении) Облигаций имеет право получить номинальную стоимость Облигаций либо жилое помещение, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащей ему Облигаций, выраженному в квадратных метрах.
 - Владельцы Облигаций определяются на основании реестра владельцев Облигаций. Эмитент формирует реестр владельцев Облигаций за 5 (пять) рабочих дней до даты начала погашения Облигаций.
 - В случае намерения получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость Владелец Облигаций должен не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты начала погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении.
 - В случае наличия намерения получить при погашении (досрочном погашении) Облигаций соответствующее жилое помещение, начиная со дня начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, Владелец Облигаций и Эмитент подписывают акт приема-передачи соответствующего жилого помещения.
 - При погашении (досрочном погашении) Облигаций Владелец Облигаций должен перевести Облигации на счет «депо» Эмитента начиная со дня начала погашения Облигаций, но не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения (досрочного погашения) Облигаций, либо передачи соответствующего жилого помещения.
 - 19. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения
 - В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельцев по цене, определенной соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
 - При неисполнении Эмитентом предусмотренных законодательством обязательств по договору, указанному в п. 13 Краткой информации, владельцы Облигаций вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения Облигаций денежных средств, произведенных путем умножения на коэффициент, определяемый отношением действующего на

фактического дату возврата средств индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ утвержденного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь по каждой области и г. Минску, к аналогичному индексу, действовавшему на дату перечисления владельцами Облигаций денежных средств в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения Облигаций на счет Эмитента.

Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ определяются в соответствии с официально опубликованными данными Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Возврат владельцам Облигаций денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения Облигаций, в полном объеме осуществляется не позднее 6 месяцев с момента подписания акта о расторжении договора с Эмитентом (постановления суда – в случае отказа одной из сторон от подписания названного акта), но не позднее одного месяца с даты начала погашения жилищных облигаций, установленной решением о выпуске жилищных облигаций.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска несостоявшимся, запрете выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам

Решением о выпуске Облигаций не предусматривается признание выпуска несостоявшимся.

В случае запрета выпуска Облигаций, Эмитент обязан в течение одного месяца с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрете выпуска Облигаций возвратить инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

21. Дата и номер государственной регистрации Облигаций

- Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 05 октября 2011 года. Регистрационный номер: 5-200-02-1233.

22. Информация об обеспечении исполнения обязательств

- Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается договором страхования ответственности Эмитента № 0000005 от 16 сентября 2011 года, заключаемым с Закрытым акционерным страховым обществом «Кентавр» (адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 172, УНП: 10095903), далее именуемый – «страховщик». Указанный договор действует до 25 августа 2012 года. Лимит ответственности страховщика (общая сумма обеспечения обязательств в рамках данного выпуска Облигаций) составляет 1 152 000 000 (один миллиард сто пятьдесят два миллиона) белорусских рублей.
- Согласно принятому обязательству страховщик выплачивает владельцу Облигации суммы в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит свои обязательства.
- Обязательство страховщиком исполняется в валюте номинала. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего периода обращения и 3 (трех) месяцев с даты начала погашения Облигаций.
- В случае, если договор страхования будет досрочно расторгнут, либо будет принято решение об аннулировании специального разрешения (лицензии) страховщика, либо решение о ликвидации страховщика, Эмитент в течение трех месяцев производит замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска. О замене обеспечения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций путем публикации соответствующей информации в газете «Белоруссия и рынок» в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня регистрации изменения обеспечения в Департаменте по ценным бумагам Минфина Республики Беларусь.

23. Оплата Облигаций

- Оплата Облигаций производится путем безналичного расчета в установленном порядке. Денежные средства на оплату Облигаций подлежат перечислению на расчетный счет Эмитента.

Размещение Облигаций осуществляется по цене, определяемой Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации на момент продажи.

Внесение юридическими и физическими лицами денежных средств Эмитенту, а равно Эмитентом при выплате стоимости Облигаций их владельцам в предусмотренных эмиссионными документами случаях осуществляется в валюте номинала Облигаций.

24. Порядок обращения Облигаций

- Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц на внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней до даты начала погашения Облигаций.

«ДЗЕЛАВЫ ІНТЭРНЭТ» У МІНСКУ

Шоста я штогадовая канферэнцыя прайшла ў сталіцы

3-4 кастрычніка ў самым цэнтры сталіцы ў мінскім Палацы прафсаюзаў у шосты раз адбылася найбуйнейшая падзея Бялэнта — штогадовая канферэнцыя «Дзелавы Інтэрнэт». Яна сабрала каля 1800 удзельнікаў. Канферэнцыя дала ўнікальную магчымасць дзедацца пра апошнія тэндэнцыі развіцця ІТ-сферы, пра найноўшыя тэхналогіі працування ў Інтэрнэце, задаць пытанні вядучым спецыялістам электроннага бізнесу.

Арганізатарам канферэнцыі з'яўляецца беларускі партал TUT.BY. Сялёта суарганізатарам канферэнцыі стала кампанія «Атлант Тэлекам». Для сучаснага беларуса Інтэрнэт упэўнена становіцца неабходнай жылцёвай прасторай. У нашай краіне Інтэрнэтам карыстаюцца 3,78 млн чалавек. Шырокапаўсютна Інтэрнэт-дступ маюць 50% карыстальнікаў, мадэрным спосабам карыстаюцца 17,4%, а тэхналогіі сатавай электрасувязі ўжываюць для гэтай мэты 8,25%. У зоне .BY зарэгістравана каля 40 тыс. даменаў. Аб'ём рынка Інтэрнэт-рэкламы ў І паўгоддзі 2011 года склаў 2,27 млн дол.

«За апошнія гады Бялэнт ператварыўся ў паўсядзёны сродак для бізнесу і стасункаў. Узровень пранікнення Інтэрнэту сярод насельніцтва за апошнія 10 гадоў вырас з 6% да прыкладна 40%. Ва ўсіх сферах Інтэрнэт прадстаўляе каласальны аб'ём інфармацыі і інструментаў, якія даюць людзям магчымасць аналізаваць і вывучаць чужы вопыт — і дзелавы, і бытавы, і медыяны, і культурны», — кажаў генеральны дырэктар УП «Надзейныя праграмы» Юрый Зісер.

«Дзелавы Інтэрнэт» — гэта масавае мерапрыемства, на якім закрэавацца шырокі спектр тэматычнай інфармацыі, што на канферэнцыі традыцыйна прысутнічаюць прадстаўнікі профільных міністэрстваў і ведамстваў, можна ўпэўнена казаць аб пратэктнай карысці мера-

Падрыхтавала Ірына ТАМКОВІЧ.

КРЫЖАВАНКА

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, Дзяржынск.



«ЗНОЎ ВЕРАСЕНЬ — ЗАПАСЛІВЫ ГРЫБНІК»

Па гарызанталі: 1. Калі ..., дык і хлеба (прык.). 4. Тое, што і падмурок. 9. Астатак дрэва: месца, дзе любяць сляціца апенькі. 10. Нутранае свайное сала. 11. «Ціхае ...». Так у народзе называюць збор грыбоў. 14. «Прывіносьць мне дары свае дубрава!» То ... то крыніцу, то гробок». 3 верша Яўгенія Янішчыца «Хаджу па нівах, па лугах азёрных». 15. Назва грыба, які расце пад лубамі. 16. Добры казляк леець па кепкае ... (прык.). 17. 3 кашаю і ... спорны (прык.). 20. Арганічнае рэчыва, з якога ў грыбоў складаецца абалонка клетак. 21. «... — добры бражнік, \Знаходка для мужчын». 3 верша Пімена Панчанкі «Мінск едзе па грыбы». 25. Лекавы препарат, антыбіётых, які ўпершыню быў атрыман з плесневага грыба ў 1928 годзе. 27. Тое, што і voxra. 28. «Ведзьмін ...». Так у народзе называюць кола, якое ствараюць ядомыя грыбы-парасонкі. 29. ... ці бабка. Ядомы грыб. 30. Дрэва, пад кронай якога добра растуць ваўнянікі і падбарозавікі.

Па вертыкалі: 2. Хочаш грыбоў набраць — трыба... уставаць (прык.). 3. Адна з найбуйнейшых рок Беларусі. 5. Дрэва, пад якім можна знайсці маслякі. 6. Рэчыва, з якога на 92% складаецца грыб. 7. Від адпачывання на крыжаванку.



Збор і выкарыстанне абляпіхі

У НАШЫХ САДАХ растуць многія гатункі абляпіхі, але, відаць, пераважаюць дзікія віды. Сартавыя дрэвы звычайна невысокія (да 2—3 м) і некалькія (або сабалакучыя) і даюць буйныя плады, якія паспяваюць выспець да замаразкаў. Не трэба зацягваць час з уборкай спелых ягад, інакш у працэсе збору будзе губляцца частка соку. Многіх падкупляе той факт, што ягады абляпіхі не асыпаюцца, нават тады, якія пераспелі. Але пры зборы яны, перанасычаныя сокам, лопнуцца. Значыць, трэба не ўпусціць момант выспявання. У дзікіх клонаў, які правіла, ягады дробныя і спеюць пазна, да асенніх маразоў. Калі ў сартавых дрэў ураджаі здымаюць у залежнасці ад тэрміну выспявання, са жніўня да кастрычніка, то дзікія гатункі для збору толькі ў кастрычніку. Вядома, пры зборы абляпіхі ўзнікаюць цяжкасці, але скарыць, відаць, у кожнага свае. Некаторыя раць збіраць ягады з дапамогай пэці-лёўкі. Некаторыя кажуць, што калі стукнуць па дрэве — пасыплюцца ягады. Пры першым спосабе ўборка зацягваецца, вельмі марудна атрымліваецца збор, а пры другім — многа галінак, лістоў і іншага смецця. І, відаць, лепшы памочнік у дзікіх клонаў — гэта мароз: і пры тэмпературы мінус 10—15 градусаў марожаныя ягады лёгка можна збіраць, адзеўшы рукавіцы ад халоду і калючак. Тады можна абшмыгваць ягады ў кошык, начуючы, на плёнку. Вядома, пры абшмыгванні будзе многа галінак, кары, крышталікаў снегу і інш. Трэба ж адразу, на марозе, «пракаціць» ягады па нахільным лісце фанеры або іншага матэрыялу — і вы атрымаеце чыстыя ягады абляпіхі. Міць ягады можна толькі пасля таго, як яны растуць. Інакш у вас атрымаецца вялікая ялікая лёду.

Калі ў нас бываюць маразы ў 15 градусаў? Калі не ў лістападзе, то ў снежны абавязкова. Але атрымлівацца са зборам ягад нельга: прападуць вашы вітаміны. З ягад абляпіхі можна зварыць варэнка, можна засыпаць іх цукрам і замарозіць, можна працеціць іх праз дробны друшляк, і атрымаецца сок з мяккацю. Зноў жа, сок можна кансерваваць з цукрам па любой тэхналогіі. А жамерыны лідчы на выраз абляпіхавага алею хатняй вытворчасці.

зробіць гэта ў кастрычніку, калі добра відаць усе агрэхі. Глебу пад кустамі падрыхціце граблямі або віламі, а не перакопваць лапатай, каб не траўмаваць карані, альбо проста засыпаць кавалкамі старога плёнкі ці руберойду, але толькі пасля добрага падысу. Гэта і вілгачэ абражае, і вясной не даць магчымасць шкоднікам выбрацца з глебы. У пачатку месяца заканчваюць пасадку ягадных кустоў, пачынаюць пасадку дрэў. Калі ж вы не паспееце пасадзіць гэта да першых замаразкаў, саджанцы прыкаліце да вясны. У агародзе ў асноўным завершана ўборка ураджаю, засталася выкапчыць частую паразі і хрэн, уярць познія гатункі капусты для захоўвання. Пасля ўборкі ўраджаю ўсе расліны рэзкі спальваюць або, калі яны не хворыя, — закладваюць у кампост. Кампостную кучу засыпаюць зямлёй слоем 7—10 см і закрываюць старай плёнкай у два сці. Зверху, каб плёнку не здула, кладуць дошкі або прысцяжыліце чым-небудзь. Некаторыя агароднікі закупаюць бульбоўнік, бацвіне памідораў, гарбузоў, агурочнік, лісты клубніц. Пажадана гэтага не рабіць: бацвіне з'яўляецца крыніцай жароб, і глеба на агародзе будзе пастаянна заражана. У канцы месяца пачынаеце падзіноку саўбу агароднікі, што забяспечыць вас раннім ураджаем. Трады для гэтага падрыхціце да першых замаразкаў, угнаіце. Уніясце 7 ведр перагно, 1—2 шклянкі попелу на 1 кв. м, перакаліце і па вільготнай глебе зробіце барэзкі. Затым грады накрыйце старою плёнкай, руберойдам і пакньце ў такім выглядзе да снегу, каб зямля не прамарзла. Падрыхціце прасушаны торф або зямлю, каб потым засыпаць насенне. Каб грады былі гатовы да вясновай сяўбы, іх перакопваюць крыху глыбей — 20—25 см. Камкі не разбіваюць: так лепш захаваецца вільгачэ ў глебе, а шкоднікі і насенне пустазелля хутка загінуць ад марозу. На гліністых глебах пры перакопванні пажадана дабаць пілавінае або кампост (5—6 кг на 1 кв. м).

У кветніку пасля першых асенніх маразоў (калі ападуць лісты) укрываеце ружы, гартэзію садовую, клематы, гібікус сірыйскі і іншыя цеплалюбныя расліны. Выкапайце і пакладзіце на захоўванне клубнецыбуліны і клубніцы вярціны.

Сяргей РУДОВІЧ, кампанія «ВІГМА»:

Слухай сваё!

«ПОПЫТ НА БЕЛАРУСКАМОЎНУЮ МУЗЫКУ ЁСЦЬ»

Днямі пабачыў свет дыск «Шосты прэм'ер тузін» — зборнік найлепшых кампазіцый 2011 года паводле галасавання на музычным партале «Тузін гітоў». «Тузін гітоў», напэўна, самы папулярны сярэднелюбеларускай моладзі партал, дзе можна паслухаць і спампаваць найноўшыя песні айчынных гуртоў і выканаўцаў. «Тузін гітоў» выдае дыскі з 2005 года, але сёлета партал упершыню выдаў сваю складанку на адным з самых буйных айчынных лэйблаў — «ВІГМА». «ВІГМА» выпускае большасць беларускэй, у тым ліку беларускамоўнай музычнай прадукцыі ў нашай краіне, з'яўляецца эксклюзіўным выдаўцом прадукцыі кінастудыі «Беларусьфільм».

Лэйбл неадрама апошнім часам змяніў сваю маркетнавую стратэгію: выдае больш беларускай музыкі і нават пачаў супрацоўніцтва з вядомым лэйблам VMAgroup, які таксама прапанаваў айчынную музыку. На рахунку «ВІГМА» дэбютны альбом гурта AKUTE, новы альбом Алесі, дыск з песнямі на вершы Сяргея Панізніка, нашумелая «Зімачка» «Троіцы», «Песняры», «Разбітае сэрца пацана», містычны трылер «Масакра» Андрэя Кудзіненкі і нават мульфільмы Ірыны Кадзюковай. А цяпер яшчэ і «Шосты прэм'ер тузін». Што ж прымусіла кампанію «ВІГМА» звярнуць большую ўвагу на беларускае музычнае мастацтва?



— Мы зразумелі, што ў нашай краіне сфарміравалася аўдыторыя для беларускамоўнай музыкі — гэты сегмент рынка мы таксама хочам абслугоўваць і задавальняць, — распавядае прадстаўнік кампаніі «ВІГМА» Сяргей Рудовіч, — «ВІГМА» — адзіны беларускі лэйбл, які выдае большую частку усёй беларускай і ў тым ліку беларускамоўнай музычнай прадукцыі. За апошнія гады мы пабудавалі моцную дыстрыб'ютарскую сетку, якая налічвае каля 300 кропак па ўсёй Беларусі. Карыстаючыся нашымі дыстрыб'ютарскімі магчымасцямі, мы вырашылі пазмагацца з іншымі беларускімі лэйбаламі ў выданні беларускамоўнай музыкі. Нейкі час таму мы вырашылі пачаць супрацоўніцтва з VMAgroup, айчынным лэйблам, які таксама прапанаваў беларускую музыку.

Зараз часта можна пабачыць, што няма ніякага сэнсу выдаваць дыскі, траціць на гэта грошы, каб потым уобачыць у адной дзёх кропках свой альбом... Справа вось у чым. Ёсць стары фармат дыстрыб'ютцыі: гэта спецыялізаваныя крамы, якія гандлююць спецыялізаванымі дыскамі. На наш погляд, гэты фармат сваё аджыў гады 2-3 таму. Ніякіх продажаў там ужо няма, кошт там высокі, і сёння рэдка пакупнік павядае спецыяльна туды па дыск. Зараз вельмі хуткі тэмп жыцця, людзі ўсё робяць на хаду. У тым ліку і дыскі купляюць дзе заўгодна: у крамах, на запраўках, у гіпермаркетах — гэта такая спадарожніцава пакупка. Увесь фармат нашага лэйбла і створаны па такім узоры. «ВІГМА» стварыла гэты канал. Зараз, напрыклад, на аўтазапраўках прадаецца амаль палова усёй нашай прадукцыі. Таксама як у гіпермаркетах, дзе ідзе напружаная барацьба за паліцы паміж некалькімі пастаўшчыкамі. Там мы не маем магчымасці ў большасці выпадкаў выстаўляць беларускія дыскі, таму што гэта удар па нашай канкурэнтаздольнасці. Разам з тым, там, дзе мы ўжо атрымалі перамогу ў канкурэнтнай барацьбе і сталі эксклюзіўным пастаўшчыкам (напрыклад, гіпермаркеты «Гіпа», «Біг», крамы «Еўрасетка»), мы выстаўляем увесь асартымент беларускай прадукцыі. Зараз прыступілі да стварэння спецыялізаванай сеткі, дзе будуць выстаўляцца пераважна беларускія аўтары. Вось нядаўна ў кнігарню «Логвінаў», што ў галерэі «У», таксама з'явілася наша фірменная прадукцыя. У першы ж дзень, як мы завезлі туды свае дыскі, нам адтуль патэлефанавалі і папрасілі яшчэ копіі фільма «Масакра», бо прадзілі ўсю першую партыю. Потым тое самае з «Зімачкай», «Троіцы» былі. Карацей, справа пайшла, і мы бачым, што нейкі попыт на беларускую, у тым ліку і беларускамоўную, музыку ёсць.

Кампанія «ВІГМА» запэўнівае, што яе дыскі можна знайсці па ўсёй краіне. Фірменныя крамы і пункты продажу дыскаў гэтага лэйбла ёсць у Брэсце, Бабруйску, Мінску і іншых гарадах. А значыць, шануюны чытачы, у вас ёсць магчымасць адшукаць «Шосты прэм'ер тузін» у сваім горадзе і паслухаць сучасную беларускую музыку. На дыску вы знойдзеце кампазіцыі, напрыклад, гуртоў «Акуце», «ZnaROCK», «Цукерка». У прэ-фармаце на дыску ёсць таксама песні Аляксандра і Канстанціна, Таццяны Беланогай, Крамбамбулі, Змітра Вайцшошкевіча, гуртоў HandMade, Dali, Pesca і інш. Усяго 42 кампазіцыі. Ёсць што паслухаць у айчынай музыцы. **Вольга ЧАЙКОўСКАЯ.**

У краме дзяўчына, не разабраўшыся, пабілася з манеканам у такой жа кофточцы.

Офіс. — Чым учора карпаратыў закончыўся? А то я зусім нічога не памятаю. — Сама не памятаю, але хлопцы раскавалі, як ты выпіла і на стале стрыптыш танцавала. — Хлусяць яны! Не ўмею я стрыптыш танцаваць! — Вось і яны так казалі — не ўмееш.

Учора зазірнуў у свой гараж.

Здароўе: зоркі ўсміхаюцца табе. Грошы: зоркі ўсміхаюцца табе. Сакс: зоркі проста пяміраюць са смеху! Неяк прачнуўся з думкай пра тое, што хутка сяці. Засумаваў. Пакрыўся тосія ў ложку і ўспомніў, што няма ніякай сеці ўжо гадоў пяць, а трэба ісці на працу. Засумаваў яшчэ больш.



СЕННЯ

Месяц Першая квадра 4 кастрычніка. Месяц у сузор'і Вадалей.

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.



Weather forecast section titled 'На двор'е на заўтра' with a map of Belarus and weather icons for different regions.

6 кастрычніка

1788 год — нарадзіўся (вёска Гразівец, з-раз Чавускі раён) Іван Насовіч, беларускі мовазнаўца-лексикограф, фальклорыст, этнограф. З 1843 года жыў у Мсціславе, займаўся навуковай дзейнасцю. Супрацоўнічаў з Адаўленем рускай мовы і славазнаўца Пецярбургскай АН, археаграфічнай камісіяй, Адаўленем этнаграфіі Рускага геаграфічнага таварыства. Шмат падарожнічаў па Беларусі, сабраў багаты лексічны, фразеалагічны і фальклорна-этнографічны матэрыял. Аўтар першага гістарычнага слоўніка беларускай мовы «Алфавітны ўказальнік старажытных беларускіх слоў, вынятых з «Актаў, якія адносяцца да гісторыі Заходняй Расіі», у якім растлумачана каля 13 тысяч слоў і паняццяў. Асаблівае месца ў навуковай дзейнасці Насовіча займае «Словарь белорусского наречия». У ім больш за 30 тыс. слоў, запісаныя аўтарам у Магілёўскай, Мінскай і Гродзенскай губернях, а таксама запісаныя з фальклорных твораў і літаратурных помнікаў старажытнай беларускай пісьменнасці, раскрытыя значэння слоў і словаўзлучэнняў, дадзена іх этымалогія, прыведзены прыкладныя рускія эквіваленты. Іван Насовіч таксама — складальнік фальклорна-этнографічнага зборніка «Беларускія прыказкі і прымаўкі», «Зборнік беларускіх прыказкаў», «Беларускія прыказкі і загадкі», «Беларускія песні» і інш. Аўтар гісторыка-лінгвістычнага даследавання «Аб плямнях з часоў Гурькі, які засяляў беларускую тэрыторыю», артыкулаў, прысвечаных песеннай культуры беларусаў. Яго фальклорныя запісы ўвайшлі ў тэмы серыі «Беларуская народная творчасць». Памёр у 1877 годзе.

1924 год — нарадзіўся самы вядомы нарэваж у свеце, навуковец, падарожнік і пісьменнік Тур Хееердаль. «Кон-Цік», «Ра», «Тыгрыс» — над яго караблямі заўсёды лянуў сцяг ААН. Хееердаль пісаў: «Адзін з самых карысных урокаў, якія даюць мне жыццё, заключалася ў тым, што чалавек застаецца чалавечым — нарэваж ён, палінезіц, італьянец ці рускі, і дзе ён ні жыў — у каменным ці атамным веку, пад пальмамі ці ля краю ледніка. Дабро і зло, адвага і страх, розум і глупства не прызнаюць геаграфічных межаў... Трэба імкнуцца да дружбы і ўзаемамарування, каб чалавецтва магло выжыць на нашай маленькай планеце...». Ні адна з чыста навуковых вышніх Хееердала, зробленых падчас яго дзіўных падарожжаў, не пацвердзіла адназначна. І ўсё ж, кожнае яго падарожжа стала падзеяй стагоддзя.

«Дзіўны гэты свет, дзе двое глядзяць на адно і тое ж, а бацька зусім праіт-легла».

Агата Крысці (1890—1976), англійская пісьменніца.

ЖАБЫ

Жаба ў культуры ўсходніх славян заўсёды ўспрымалася як нчыства жывёлы, родная зямля. Часам жабы сцялілі лобач з калодзежамі, а тое, што яны жылі ў вадамах, набліжала іх да рыб. Лічылася, што ў жаб ёсць свой каранаваы цар. Часам жабы прылісвалася здольнасць джабляць людзей. Існавала павер'е, што Бог ад стварэння свету забараніў ім кусаць чалавека. У адным з паданьняў сказана, што жабы — гэта былія людзі, ахвяры сусветнага патапу. У іх, як і ў людзей, па пляц палцаў на руках і нагах: чатыры доўгія, а адзін — кароткі. Прыходзе час — і яны зноў ступаюць людзьмі. А мы — тыя, хто жыве зварэ, ператворымся ў жаб. Лічылася, што ў жаб таксама пертаваліся тапельцы, якіх зацягнулі ў вяду русалкі. У народзе казалі, што такіх тапельцаў можна вярнуць да жыцця, калі пераадолець чароўныя сілы. Так узнікла забарона забіваць жаб: можна загубіць непаўнітую душу. Паўсюдна лічылася, што забойства жабы пакліча за сабой працяглыя дажджы. Таму ў засуху выконвалі рытуальныя забойства і пахаванне жабы з надзеяй на доўгачаканы дождж. Часам з той жа мэтай жабу кідалі ў калодзеж. Дрэзнай прыкметай лічылася, калі ў хаце з'яўлялася жаба. На Беларусі лічылі: калі на Раство, вільгачэ ці іншыя вялікія святы ў дом першай наведзецца жанчына, у хаце пасяляцца жабы. Жабу выкарыстоўвалі ў народнай магіі, каб навесяці на хату бяду, раздзячы людзей. Калі падчас рыбалкі на вяду трапілася жаба, лічылася, што поспеху рыбаку не будзе. Паводле народных уяўленняў, жаба была нейкім чынам звязана з галоўнай хатняй карміцелькай. Гэтай міфалагічнай сувязь прасочвалася і на бытавым узроўні: для таго, каб на больш працяглае час захаваць малако, у збан кідалі (саджалі) жабу. Таксама лічылася, што, калі без падставы забіць жабу, у каровы знікне малако. Паўсюдна жанчынам забаранялася браць у рукі жабу, інакш хлеб не будзе уставаць.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

БУДЗАЕМ КУРЫЦЬ САМІ

На прапункым пункце «Буг» у двух цягніках, якія павінны былі рухацца па маршруце «Брэст—Малашэвічы» (Польшча), памешнікі выявілі тайнікі з цыгарэтамі. У першым цягніку 2 тысячы пачак ляжалі на 1,5 м глыбіні ў паўвагонце з вулгатам, а ў другім — такую ж партыю цыгарэт схавалі ў падоўжанай бальцы платформы. Канфіскаваныя цыгарэты пацігнулі на 11 млн рублёў.

Сымон СВІТУНОВІЧ

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Л. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦЬКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛІШЧУК, Л. ЦИМОШЫК, В. ПАЗНЯКОў.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03. http://www.zviyazda.by; ПРЭМ'ІЯ тэл. факс: 287 17 79, РОКЛАМЫ e-mail: rok@zviyazda.minsk.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адкажэнне за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета апроцавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009, 2200113, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тьраж 33.380. Індэкс 63850. Зак. № 4801 Нумар падпісаны ў 19.30 5 кастрычніка 2011 года.